

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 200 (236)  
Аўторак  
3  
ВЕРАСНЯ  
1935 г.  
Год выдання XVIII

## С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ДОБРУШСКАЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ПАСТАЊОВА БЮРО ЦК КП(б)Б.  
ПЕРАДАВЫ: СПРАВА ВЯЛІКАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ ВАЖНАСЦІ.  
АРТЫКУЛЫ: НА ўЗДЫМЕ — РАКСІНА; ЖЫВІЦА — ІНЖЫН. П. ЛАЗАРЭВІЧА; ПРАВЯРАЮЧЫЯ ЛІБЕРАЛЬНІЧАЮЦЬ—Л. НІХАМНІ-НА; БЕЗ УДЗЕЛУ МАС—Р. ДОДЗІНА.

ДЗЕЦІ ўЗЯЛІСЯ ЗА ВУЧОБУ.  
РАХУНАК РАБОТНІКАМ МТС БСОР.  
АГЛЯД ДРУКУ—ПУСТАЗВОНЫ.  
ПАВЕДАМЛЕННЕ АВ ПЕРАХОДЗЕ ІТАЛЬЯНСКІМІ БОЙСКАМІ АБІСІНСКАЙ ГРАНІЦЫ.  
ЦЕЛА ТАВ. АНРЫ БАРБЮСА АДПРАЎЛЯЕЦЦА ў ПАРЫЖ.

### СПРАВА ВЯЛІКАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ ВАЖНАСЦІ

Совет Народных Камісараў Саюза ССР у ліпені месяцы вынес рашэнне аб выдачы сельскагаспадарчым арцелям дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлёй. Гэтай пастановай кладзецца пачатак практычнаму ажыццяўленню вялікай ідэі, запісанай у прыкладным статуте сельгасарцеляў па ініцыятыве таварыша **Сталіна**.

Урад зацвердзіў адзіную форму дзяржаўнага акта і інструкцыю Наркамзема Саюза аб парадку складання і выдачы калгасам дзяржаўных актаў. Пастанова ўрада патрабавала, каб да выдачы калгасам дзяржаўных актаў былі ліквідаваны ўсе недахопы землеарыстання — перазапасіца, далёказемелье і т. д.

Згодна прыкладнага статута, павінен быць выдан раённымі выканаўчымі камітэтамі дзяржаўны акт на вечнае карыстанне зямлёй, у якім вызначаюцца размеры і дакладны межы зямлі, што знаходзіцца ў карыстанні арцеля. «Скарачэнне гэтых меж не дапускаецца, — гаворыцца ў статуте, — а дапускаецца толькі іх павелічэнне, або за лік вольных зямель дзяржаўнага фонду, або за лік лішкаў зямель, займаемых адгаспадарцамі, з тым, каб ніякая перазапасіца пры гэтым не дапускалася».

Па матэрыялах, змешчаных у «Правде» і «Звяздзе» і тых, што ёсць у нашым распараджэнні, можна рабіць вывад, што пераважная большасць калгасаў БССР не землеўпарадкавана. Прадстаіць велізарная і надзвычай важная па сваёму гаспадарча-палітычнаму значэнню работа. На райвыканкомы, земадзелы, землеўпарадчыкаў і, асабліва, Наркамзем ускладаецца вялікая адказнасць за дакладнасць і правільнасць работы па землеўпарадкаванню і ўручэнню актаў.

Нельга забываць, што кожная памылка, кожны промах у гэтай справе могуць быць скарыстаны класавымі ворагамі для дыскрэдытацыі ў вачах калгаснікаў найвялікіх мерапрыемстваў партыі і ўрада, мерапрыемстваў, якія з вялікай радасцю былі сустрэнуты ўсімі калгасамі нашай краіны.

Ва ўчарашнім нумары «Звяз-

дзіка: лінейная няўвязка, згодна інструкцыі Наркамзема, дапускаецца да адной паўтарысяччай, а землеўпарадчык **Пухоўскі** ў калгасе «Новыя галоднікі» дапусціў 1/281.

Мы маем рад агідных, па сутнасці антыдзяржаўных адносін да спецыялістаў, пасланых у раёны ў дапамогу зямельным аддзелам для правядзення землеўпарадкавання, падрыхтоўкі да ўручэння калгасам дзяржаўных актаў. Калгас «Полымя рэвалюцыі», Малашкаўскага сельсавета, Асвейскага раёна пастанавіў літаральна наступнае: «Карміць студэнтаў па чарзе кожным і выдаваць са сродкаў калгаса па аднаму літру алго-ну». Гэтая пастанова, напісаная пад дыктоўку класавага ворага, раённымі арганізацыямі дагэтуль не адменена. Тут класавы вораг, выкарыстоўваючы прытуленне класавай пільнасці раённых арганізацый, беспакарана праводзіць антыкалгасную справу. У Асвейскім раёне яшчэ па сутнасці нічога не зрабілі па ўручэнню калгасам дзяржаўных актаў.

Нямала выпадкаў наплявацельскіх адносін саміх землеўпарадчыкаў да даручанай ім важнейшай справы. Па калгасях «Новы шлях» і імя Чапаева, Слабодскага сельсавета, Заслаўскага раёна старшы тэхнік **Тарнагурскі** ўстававіў спілы не пасмаленымі. На слухах адеўтнічаюць назвы калгасаў і т. д.

На мерапрыемствы па землеўпарадкаванню і выдачу дзяржаўных актаў адпугнаны велізарныя сродкі. Значна паліпшаюцца матэрыяльна-бытавыя ўмовы землеўпарадчыкаў. Партыя і ўрад стварылі ўсе ўмовы для паспяховай работы па рэалізацыі рашэння другога з'езда калгаснікаў-ударнікаў.

Аднак, многа хто з раённых партыйных і савецкіх арганізацый зямельных арцеляў, а таксама і апарат Наркамзема Беларусі не павярнуўся яшчэ тварам да гэтай важнейшай справы.

Даволі сказаць, што рашэнне ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня аб звароце ўсіх землеўпарадчыкаў на работу па сваёй спецыяльнасці яшчэ не рэалізавана. У многіх партыйных і землеўпарад-



XXI МІЖНАРОДНЫ ЮНАЦКІ ДЭНЬ У МСКУ  
На трыбуне таварышы Гападзед, Рыскін і Бурачэўскі (ЦК КП(б)Б) Фото С. ГРЫНА.

### БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПЛЕМЯ НЕПЕРАМОЖНА

СВЯТКАВАННЕ XXI МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА ДНЯ У МАСКВЕ

На шырокіх магістралях і плошчы сталіцы з 4-х гадзін дня вышлі ўчора незлічоныя калоны моладзі. На Краснай плошчы рэюць сцягі. Высока ўздымаецца, расплэстаўшыся па ветру, прамяністы з блакітнымі поласамі сцягавы флага. У строім парадку выстраіліся атрады ўзброенага комсамона. На трыбунах — тысячы ударнікаў заводаў і фабрык Масквы, замежных гасці — зарубежныя комсамольцы.

18 гадзін 45 мін. На левым крыле маўзалея тт. **МОЛАТАЎ, Л. КАГАНОВІЧ, ЧУБАР, МІКАЯН, РУДЗУТАК, ЕЖОЎ, ХРУШЧОЎ, ШВЕРНІК, АКУЛАЎ, СЛІТАНАЎ, ЧЭМАДАНАЎ, ЛУК'ЯНАЎ, ГАРШЭНІН, ТУХАЧЭЎСКІ, БУДЗЕННЫ, ЯЗДЗМАН, БУБНОЎ, БУЛГАНІН** і інш.

Сакратар ЦК і МК ВЛКСМ тав. **ЛУК'ЯНАЎ** гаворыць прамоў, перадаючы працоўнай моладзі Савецкага Саюза баявое комсамольскае прывітанне Цэнтральнага Камітэта

ВЛКСМ і віншаванне з XXI міжнародным юнацкім днём. Грамаво «ўра» нясецца з усіх канцоў плошчы, зліваючыся з «інтэрнацыяналам». І калі сціхае гэта пераможная сімфонія, вялікая калона сцяганосцаў — піянераў і комсамольцаў — адкрывае ўрачысты марш. З рапартамі сваіх поспехаў шагаюць варашылаўскія стралкі клубы імя **Варашылава** і **Камеява**.

Зехапляючы ўсіх прысутных стройнасцю рады, міма трыбун шэсцю непераможнае маладое большэвіцкае племя. Як і ўся краіна саветаў, яно гатова да абароны сваёй радзімы. Горда нясуць комсамольцы чырванай сталіцы атрыманую імі высокую ўзнагароду — ордэн **Леніна**.

Нібы ў аднас на словы **Сталіна** — «Кадры вырашаюць усё», маладыя выдатнікі маскоўскіх прадпрыемстваў нясуць лічы перамогі ўзоры прадукцыі: мадэлі самалётаў, аўта-

мабільу, падшыпнікаў, яркія тэатры. Над галоўмі плывуць гербы сямі саюзных рэспублік. Каля кожнага з іх стройныя фігуры дзяўчат у нацыянальных касцюмах. Гэта — сімвал адзінства працоўных усіх нацыянальнасцей нашай вялікай радзімы. Цямнее. У паветра ўзлятаюць паветраныя шары. У сіняву неба ўрываюцца яркія праменні пражэктараў. У іх блакітным свеце, пераліваючыся цудоўнымі фарбамі, плывуць, гірлянды электрычных лампачак, ліхтары, шоўкавыя купалы парашутаў, мадэлі самалётаў і зямлячыя лозунгі, першыя словы якіх звернуты к таму, хто даў моладзі радаснае і шчаслівае жыццё — **Дзякую роднаму Сталіну**.

Выдатным шэсціем маладых фізкультурнікаў «Дынамо» і «Спартак» заканчваецца дэманстрацыя соцень тысяч маладога пакалення пролетарскай сталіцы.

(БЕЛТА).

### АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ДОБРУШСКАЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што, класава-чуждыя элементы, сакратар РК тав. Бангайціс падшоў да праверкі партыйных дакументаў камісіяй ЦК ВКП(б) і неаднаразова папярэджанні з боку ЦК КП(б)Б аб неабходнасці пільнай праверкі партыйных дакументаў, сакратар РК КП(б)Б тав. Бангайціс і бюро добрушскага РК не зразумелі палітычнай сутнасці праверкі, звёўшы ўсю работу па праверцы да тэхнічнай звержкі партдакументаў, у рэзультате чаго быў змазан палітычны змест праверкі і партыйная арганізацыя не была мабілізавана на выкрыццё ворагаў партыі, жулікаў і чужых партыі людзей.

Сама праверка была праведзена з вялікай паспешнасцю і павярхоўна, у выніку чаго ўжо пасля праверкі партыйных дакументаў камісіяй ЦК ВКП(б) былі выяўлены ў партыйных дакументах 110 камуністаў буйнейшыя дэфекты, па якіх сакратар РК тав. Бангайціс не толькі не правёў ніякага расследавання, але гэтыя дэфекты нават не былі ім ускрыты і ў актах было ўказана, што ў гэтых камуністаў дэфектаў не выяўлена.

Бюро ЦК асабліва падкрэслівае той факт, што пасля таго, як сакратаром РК тав. Бангайцісам былі правяраны партыйныя дакументы камісіяй ЦК ВКП(б) ад 13 мая на бюро РК, на партыйным актыве, у парывічных партыйных арганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі, а таксама партыйную пільную праверку партыйных дакументаў, расцэлючы партыйнай арганізацыі ўсю выключную палітычную важнасць правядзенай партыйнай праверкі партыйных дакументаў, мабілізаваны ўсіх членаў партыі на шырокае выкрыццё афераў і жулікаў, трацкістаў, шпіёнаў, ашуканчым шляхам пралезных у партыю.

Бюро ЦК адзначае, як выключна ставіцца факт, адзіночнае пленумам РК актаў, прадстаўленых т. Бангайцісам і бюро РК на зацверджанне і прапанову пленума РК — аб дадатковай праверцы партдакументаў рату камуністаў, што лішні раз падкрэслівае, што тав. Бангайціс не зразумеў усёй пільнай важнасці правядзенай

класава-чуждыя элементы, сакратар РК тав. Бангайціс падшоў да праверкі партыйных дакументаў камісіяй ЦК ВКП(б) і неаднаразова папярэджанні з боку ЦК КП(б)Б аб неабходнасці пільнай праверкі партыйных дакументаў, сакратар РК КП(б)Б тав. Бангайціс і бюро добрушскага РК не зразумелі палітычнай сутнасці праверкі, звёўшы ўсю работу па праверцы да тэхнічнай звержкі партдакументаў, у рэзультате чаго быў змазан палітычны змест праверкі і партыйная арганізацыя не была мабілізавана на выкрыццё ворагаў партыі, жулікаў і чужых партыі людзей.

Сакратар парткома тав. **Маларэвіч** замест дапамогі сакратару РК у рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і пільнай праверкі партыйных дакументаў кожнага камуніста на Добрушскай фабрыцы, непартыйна падшоў да праверкі партдакументаў і не забяспечыў актыўнага ўдзелу ўсяго партыйнага актыву ў выяўляючай рабоце, у выніку чаго на фабрыцы ёсць рад людзей, якія ў свой час былі выключаны з партыі і ў якіх партыйныя білеты да гэтага часу не адабраны.

Выходзячы з гэтага бюро ЦК КП(б)Б пастанавіла:

1. Азначыць праведзеную праверку партыйных дакументаў па Добрушскай партыйнай арганізацыі.

2. Прапанаваць сакратару РК тав. Бангайцісу правесці партыйную працоўную закрытага пісьма ЦК ВКП(б) ад 13 мая на бюро РК, на партыйным актыве, у парывічных партыйных арганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі, а таксама партыйную пільную праверку партыйных дакументаў, расцэлючы партыйнай арганізацыі ўсю выключную палітычную важнасць правядзенай партыйнай праверкі партыйных дакументаў, мабілізаваны ўсіх членаў партыі на шырокае выкрыццё афераў і жулікаў, трацкістаў, шпіёнаў, ашуканчым шляхам пралезных у партыю.

3. За фармальныя адносіны з боку сакратара райкома тав. Бангайціса да праверкі партыйных дакументаў, за ігнараванне дэфектаў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, тав. Бангайціс заслужвае выключэння з партыі, аднак ЦК лічыць магчымым пакінуць актыўным пытанне аб партыйнасці тав. Бангайціса з тым, каб на праца-

земледзель, землепаралчыкаў і асабліва, Наркамзем ускладаецца вялікая адказнасць за дакладнасць і правільнасць работы па землепаралкаванню і ўручэнню актаў.

Нельга забываць, што кожная памылка, кожны промах у гэтай справе могуць быць скарыстаны класавымі ворагамі для дыскрэдытацыі ў вачах калгаснікаў найважнейшых мерапрыемстваў партыі і ўрада, мерапрыемстваў, якія з вялікай радасцю былі сустрэнуты ўсімі калгасамі нашай краіны.

Ва ўчарашнім нумары «Звязды» мы паказалі грубыя скажэнні пры землепаралкаванні, актыўна дзяржаўныя адвочны да ўручэння актаў калгасам у Сенненскім раёне.

Сенненскі раён — не выключэнне. У Даманавіцкім раёне ў гэтым годзе патрэбна выдаць дзяржаўныя акты 60 калгасам. Яшчэ ў жніўні месяцы трэба было ўжо выдаць 12 актаў. Інструктар-рэвізор Наркамзема **Канцавы** сам прызнае, што па гэты дзень ні адзін калгас яшчэ нават не падрыхтаваны да ўручэння акта на вечнае карыстанне зямлёй.

Прычына зусім ясная. Кадры райземадзелаў для гэтай справы не падрыхтаваны. На курсах мёртчыкаў займаецца ўсяго 12 чалавек, замест 30 па плану. Райземпартыя з 6 чалавек прадуе без усякага календарнага плана. Якасць праведзенай работы вельмі

паралчыкаў. Партыя і ўрад ставярылі ўсе ўмовы для паспяховай работы па рэалізацыі рашэння другога з'езда калгаснікаў-ўдзельнікаў.

Аднак, многа хто з раённых партыйных і савецкіх арганізацый зямельных органаў, а таксама і апарат Наркамзема Беларусі не павярнуўся яшчэ тварам да гэтай важнейшай справы.

Даволі скажаць, што рашэнне ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня аб звароце ўсіх землепаралчыкаў на работу па сваёй спецыяльнасці яшчэ не рэалізавана. У многіх партыях па землепаралкаванню дэжапае прылад. Заявы спецыялістаў у Наркамзем не разглядаюцца. Іх шматлікія просьбы астаюцца без вынікаў.

Пастанова ўрада вызначае парадак той грандыёзнай работы, якая мае велізарнае палітычнае значэнне для далейшага ўздыму і росквіт культуры сацыялістычнай сельскагаспадарчай вытворчасці. Кожны калгас, якому ўручаюць акт на вечнае карыстанне зямлёй, ведае дакладна і цвёрда свае грамадзянскія і мае магчымасць яшчэ лепш працаваць і поўнасцю навесці ўзорны сапраўдны парадак на сваёй калгаснай зямлі.

Патрэбна, каб найважнейшае гістарычнае значэнне выданы дзяржаўных актаў ясна ўсвядомілі ў першую чаргу тыя людзі і арганізацыі, якім партыя і ўрадам даручан гэты важнейшы ўчастак работы.

## АБ ХОДЗЕ КОНКУРСА-СПАБОРНИЦТВА СОВЕТАУ 1935 г. у БССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР адзначае:

а) у конкурсы-спаборніцтва саветаў уключылася большасць саветаў БССР і гэта ўключэнне праходзіла пры шырокай прапагандзе рашэнняў ЦВК Саюза ССР і ЦВК БССР аб правядзенні конкурсы-спаборніцтва саветаў на прэзідыумах, пленумах саветаў, а прыняццем канкрэтных абавязальстваў на ажыццяўленню ўмоў конкурсы саветаў;

б) рад раёнаў (Аршанскі, Віцебскі, Менскі горсаветы і інш.) на аснове разгортвання арганізацыйна-масавай работы дабіліся значных поспехаў у выкананні ўмоў конкурсы саветаў;

в) побач з гэтым, у радзе раёнаў (Лепель, Чашнікі, Ушачы, Тураў, Дрыса, Расоны, Любань і інш.) абмежаваліся фармальным уключэннем саветаў у конкурсы і не разгарнулі работы раённых конкурсыных камісій;

г) раённым конкурсыным камісіямі недавальняюча праводзіцца кантроль выканання ўмоў конкурсы і ўзятых самаабавязальстваў у саветах і слаба пастаўлены ўлік работы саветаў па ажыццяўленню ўмоў конкурсы саветаў;

д) раённым конкурсыным камісіямі працуюць слаба і ў поўнай меры не забяспечваюць сістэматычнага кантралю кіраўніцтва саветаў у справе ажыццяўлення ўмоў конкурсы саветаў.

Прэзідыум Цэнтральнага Вык-

наўчага Камітэта БССР пастановаў:

1. Абавязаць раёныя выканаўчыя камітэты правесці работу раённых конкурсыных камісій, прыняўшы канкрэтыя меры да ажыццяўлення іх работы ў напрамку сістэматычнага кантралю кіраўніцтва конкурсымі ў раёне і наладжання пастаяннага ўліку і правяркі выканання ўмоў конкурсы саветаў.

2. Лічыць неабходным на пасяджэннях прэзідыума ЦВК заслухоўваць даклады пасобных РВК і наркаматаў аб іх рабоце па ажыццяўленню ўмоў конкурсы саветаў у папярэдняй праверцы іх работы.

3. Даручыць цэнтральнай конкурсынай камісіі прыняць захады да арганізацыйна-сістэматычнага асветлення работы саветаў па ажыццяўленню ўмоў конкурсы як у цэнтральным, так і раённым друку.

4. Зварнуць увагу ЦСІСБ на тое, што ЦК саюзаў і мясцовыя прафсаюзаў прымаюць слабы ўдзел у правядзенні конкурсы саветаў.

5. Абавязаць наркаматы і цэнтральныя ўстановы ўзмацніць кантроль і дапамогу сваім нізавым арганізацыям у справе больш актыўнага ўдзелу іх у правядзенні конкурсы-спаборніцтва саветаў на іх галіне.

6. Даручыць цэнтральнай конкурсынай камісіі далажыць прэзідыуму ЦВК БССР аб выкананні гэтай пастановы праз месяц.

бунах — тысячы ударнікаў завод і фабрык Масквы, замежных гошці — зарубежнымі комсамольцамі.

18 гадын 45 мін. На левым крыле маўзалея тт. МОЛАТАУ, Л. КАГАНОВІЧ, ЧУБАР, МІКАЯН, РУДЗУТАК, ЕЖОУ, ХРУШЧОУ, ШВЕРНІК, АКУЛАУ, САЛТАНАУ, ЧМАДАНАУ, ЛУК'ЯНАУ, ГАРШЭНІН, ТУХАЧЭВСКІ, БУДЗЕННЫ, ЯІДЗМАН, БУБНОУ, БУЛГАНІН і ІНШ.

Сакратар ЦК і МК ВЛКСМ тав. ЛУК'ЯНАУ гаворыць прамову, перадаючы працоўнай моладзі Савецкага Саюза баявое комсамольскае прывітанне Цэнтральнага Камітэта

шэрагу варажэйшых стралкі клубу імя Варахылава і Коменара.

Зехапляючы ўсіх прысутных стройнасцю радоў, міма трыбун шэстуе неперомжнае маладога большавіцкае племя.

Які ўся краіна саветаў, яно гатова да абароны сваёй радзімы. Горда нясуць комсамольцы чырвонай сталіцы атрыманую імі высокую ўзнагароду — ордэн Леніна.

Нібы ў адказ на словы Сталіна — «Надры вырашаюць усё», малады выдатнікі маскоўскіх прадпрыемстваў нясуць пачы парамог і ўзоры прадукцыі: мадэлі самалётаў, аўта-

## Італа-абісінскі канфлікт

# Паведамленне аб пераходзе італьянскімі войскамі абісінскай граніцы

ЛОНДАН, 2 верасня. (БЕЛТА). Агентства Рэйтэр перадае: «Згодна патрабавання паўднёвага паведамлення з Дырэдава (абісінскі горад на чыгуны Адыс-Абеба — Джыбуці), перадавая ахова італ-

янінскіх войск у складзе тысячы чалавек і туземныя часці ў колькасці 1.500 чалавек перайшлі абісінскую граніцу к захаду ад горада Саба (на беразе Краснага мора ў паўднёвай частцы італьянскай

калоніі Эрытрэя) і ўступілі ў вобласць Давакіла. У паведамленні ўказваецца, што данакіліцы ўцякаюць і пакідаюць свае паселішчы».

## СЮРПРЫЗ З ЛОНДАНА

### Вялікае ўзбуджэнне ў Італіі

РЫМ, 1 верасня. (БЕЛТА). Паведамленне аб тым, што англа-амерыканскі канцэрн атрымаў велізарную канцэсію на распрацоўку падземных багаццяў Абісініі, выклікала тут велізарнае, ледзь стрымліваемае ўзбуджэнне. Рэдактар «Джорнале д'Італія» Гайда піша:

— Можна быць, гэта толькі манеўр. Неабходна, аднак, заявіць зараз-жа: такая канцэсія будзе падвойным паўшэннем Англіі і яе дагавароў з Італіяй, бо канцэсія мае, як відаць, манопольны характар і, з другога боку, захватвае зону італьянскага ўплыву.

У сваёй прамоў Мусаліні заявіў, што Італія не робіць замаху

ні на якія інтарэсы Брытанскай імперыі, але не трэба думаць, што гэта заява можа адносіцца, як лічаць некаторыя англійскія газеты, і да гэтай новай канцэсіі».

ЛОНДАН, 2 верасня. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі тэлеграф» паведаляе, што пагадненне аб канцэсіі, прадастаўленай абісінскім урадам англа-амерыканскай кампаніі прадуцтвае экспарт 2,5 млі. тов кафты штогодна.

Карэспандэнт «Таймс» у Адыс-Абебе піша, што абісінскі імператар, несумнеўна адхіліць «прапанову Англіі ануляваць канцэсію» і спадзецца на тое, што дагавор 1906 года не звязвае Абісінію.

## ЛЯ ТРУНЫ АНРЫ БАРЬЮСА

Працоўныя Масквы блязконным пачокам уліваюцца ў вялікі зал маскоўскай кансерваторыі для апошняга развітання з вялікім пісьменнікам-рэвалюцыянерам.

Кветачны ўзгорак з велізарных вяноў, перавітых алымі лентамі і жалобнымі крэпам, безупынна расце. Для падножжа труны ўзложаны вяні ад ЦК ВКП(б), Выканкома Камінтэрна, французскай кампартыі, Выканкома МОПР, ЦВК СССР, Соўнаркома СССР, МК, ВКП(б), Маскоўскага савета, Выканкома Профінтэрна, прэзідыума ВЦСПС, саюза савецкіх пісьменнікаў, ад тт. А. М. Горкага, Шверніка і Стасавой і інш. Свае вяні к труне вярнага і выправаванага друга Савецкага Саюза прынеслі рабочыя і

работніцы Ленінскага і Пролетарскага раёнаў сталіцы, настаўнікі маскоўскіх школ і майстры кіюці.

Праз кожныя пяць мінут ля труны змяняецца ганаровая варта. На працягу дня ў ганаровай варце стаялі тт. Швернік, Кулькоў, Філатаў, М. І. Ульянава, пісьменнікі Дзям'ян Бедны, Сельвінскі, Тарасаў, Радзіонаў, дырэктары заводаў і фабрык «Чырвоная Прэсія», дэлегацыі ударнікаў маскоўскіх прадпрыемстваў, быўшыя чырвоныя партызаны і чырванарудзейцы, артысты, вучоныя, студэнты.

Ні на мінуту не змаўкае жалобная сімфонія. Усё новае і новае людзі ціха праходзяць міма труны. І калі ў 10 гадын вечара доступ у

зал спыняецца, тут усё яшчэ прадаўжае гучець урачыстая і жалобная прэлюдыя Баха.

## Цела тав. Анры Бар'юса адпраўляецца ў Парыж

МАСКВА, 2 верасня. (БЕЛТА). Па просьбе сваякоў і прыяцеляў дэла тав. Анры Бар'юса адпраўляецца для пахавання ў Парыж 2 верасня з вакзала Маскоўска-Беларускай чыгуны.

На плошчы вакзала абдузецца жалобны мітынг.

## МАНЕУРЫ АНГЛІСКАЙ ДЫПЛАМАТЫ

ЛОНДАН, 31 жніўня. (БЕЛТА). Як перадае агентства Рэйтэр, англійскае міністэрства замежных спраў у афіцыйным камюніке ўказвае, што англійскі ўрад яшчэ не атрымаў паўднёвага вестак аб прадастаўленні канцэсіі на распрацоўку нафты і мінералаў у Абісініі.

Аднак, яно палічыла неабходным паведаміць англійскаму пасланніку ў Адыс-Абебе, што палобная канцэсія павінна, без сумнення, быць прадметам папярэдняй кансультацыі ўрада з французскім і італьянскім урадам, згодна дагавору 1906 года.

З прычыны гэтага англійскаму пасланніку даецца інструкцыя, калі весткі аб канцэсіі верны, паведаміць негуса (абісінскага імператара), што англійскі ўрад павінен ракамендаваць яму ўстрымацца ад прадастаўлення канцэсіі.

зацверджанні актаў, тым самым прызнаў работу РК па правярцы партыйных дакументаў неадвальнайчой. На самым пленуме была прадастаўлена пад сумненне партыйнасць 50 камуністаў, партыйныя дакументы якіх былі правераны і акты на іх былі зацверджаны на бюро РК.

Бюро ЦК адзначае, як выключна ставочы факт, адхіленне пленумам РК актаў, прадастаўленых т. Бангайцісам і бюро РК на зацверджанне і прапанову пленума РК — аб дадатковай правярцы партдакументаў раду камуністаў, што лініі раз падкрэслівае, што тав. Бангайціс не зразумеў усёй палітычнай важнасці правядзення работ па правярцы і прадастаўленні на зацверджанне пленума акты на камуністаў, партыйнасць якіх знаходзілася пад вялікім сумненнем і праправавала сур'ёзнай і дэталінай правяркі.

Ужо пасля правяркі партыйных дакументаў паступілі заявы:

На камуніста **Прыступіна** Івана Аляксеевіча — старшыню рабачка саўгаса «Ачосарупня», што ён дэзертаваў з Чырвонай арміі, прымаў удзел у грабяхах і забойстве сялян, узвельнічаў у бандзе, з'яўляецца іжэпартызанам, брат яго асуджан за контррэвалюцыйную дзейнасць на 10 год. Прыступіна-жа сакратаром РК быў праверан і партыйныя дакументы яму былі звернуты без усякіх заўваг;

на **Врублеўскага** Іосіфа Лаўранцьевіча — што ў 1911 па 1919 год ён знаходзіўся ў радах ППС, змагаўся супроць Чырвонай арміі, брат яго служыць у контрразведцы;

на **Цыганкова** Аляксандра Іванавіча — што ён з'яўляецца іжэпартызанам, прымаў удзел з 1917 па 1920 г. у грабяхах і бандыцкіх шайках.

І рад другіх заяў, выкрываючых камуністаў, як ворагаў партыі.

Усе гэтыя факты ў перыяд правяркі партыйных дакументаў не фігуравалі, аб іх сакратар РК тав. Бангайціс не ведаў і гэтыя людзі, партыйнасць якіх патрабавала сур'ёзнай і глыбокай правяркі, прайшлі правярку партыйных дакументаў без усякіх заўваг і партбілеты былі ім звернуты.

Бюро ЦК асабліва падкрэслівае, што, не глядзячы на наяўнасць раду сігналаў аб засмечанасці партарганізацыі Добрушскай фабрыкі і актывізацыі на гэтай фабрыцы

тлумачыўшы партыйнай арганізацыі ўсю выключную палітычную важнасць правядзення паўторнай правяркі партыйных дакументаў, мабілізаваўшы ўсіх членаў партыі на шырокае выкрыццё аферыстаў, жулікаў, традыцістаў, шнібёлаў, ашуланчым шляхам працэсных у партыю.

3. За фармальныя адносіны з боку сакратара райкома тав. Бангайціса да правяркі партыйных дакументаў, за ігнараванне партруктыў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, тав. Бангайціс заслужвае выключэння з партыі, аднак ЦК лічыць магчымым пакінуць адкрытым пытанне аб партыйнасці тав. Бангайціса з тым, каб на працягу верасня паўторна правесці работу тав. Бангайціса па рэалізацыі ім пісьма ЦК ВКП(б) і ў залежнасці ад таго, як ён выправіць лапушчаныя памылкі і арганізуе правярку ў адпаведнасці з пісьмом ЦК ВКП(б) — будзе вырашана пытанне аб яго партыйнасці.

4. Папярэзіць усіх членаў бюро Добрушскага РК аб тым, што калі імі не будзе аказана дапамога сакратару РК у рэалізацыі закрытага пісьма і імі не будзе забяспечана пільная сур'ёзная праверка партдакументаў, бюро ЦК вымушана будзе таксама паставіць пытанне і аб партыйнасці ўсіх членаў бюро РК.

5. Маючы на ўвазе наяўнасць раду кампраметуючых матэрыялаў на сакратара парткома тав. Маларэвіча і непартыйны падыход да правяркі партыйных дакументаў — адхіліць т. Маларэвіча ад работы сакратара парткома, праправаваўшы тав. Бангайцісу правесці самую пільную правярку партдакументаў тав. Маларэвіча.

6. Праправаваць тав. Бангайцісу і бюро РК шырока растлумачыць усёй партыйнай арганізацыі, што паўторная праверка партыйных дакументаў праводзіцца таму, што сакратар РК тав. Бангайціс і бюро РК не забяспечылі большавіцкай рэалізацыі пісьма і фармальна падышлі да правяркі партыйных дакументаў.

7. Абавязаць тав. Бангайціса закончыць правярку партыйных дакументаў к 1 кастрычніка і к 15 верасня прадастаўці бюро ЦК дакладную запіску аб рэалізацыі запытага пісьма ЦК ВКП(б).

8. Для растлумачэння гэтага рашэння Добрушскай партыйнай арганізацыі камандыраваць у Добруш тав. Гершона.

## Святкаванне юбілея «Юманітэ»

ПАРЫЖ, 2 верасня. (БЕЛТА). Традыцыйнае штогодняе святкаванне юбілея органа французскай кампартыі «Юманітэ», якое адбылося ўчора ў Гаршэ (над Парыжам), сабрала каля 150 тысяч працоўных і праходзіла пад лозунгамі кампартыі і народнага анты-фашысцкага фронту.

З правамі выступілі Кашэн, Ракамон, Дзюкло і Ваян Кутур'е.

Ваян Кутур'е агаласіў пісьмо Марці, які знаходзіцца зараз у Маскве, заклікаючы прысутных апраўдаць давер'е, якое адчувае сусветны пролетарыят да французскіх працоўных, як да ўнікаў барацьбы Парыжскай Комуны.

«Юманітэ» ўказвае, што ніколі яшчэ традыцыйныя святкаванні «Юманітэ» не збіралі такіх шматлікіх мас працоўных.

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 200 (276)  
Аўторак  
3  
ВЕРАСНЯ  
1933 г.  
Год выдання XVIII

## С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ДОБРУШСКАЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б.  
ПЕРАДАВЫ: СПРАВА ВЯЛІКАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ ВАЖНАСЦІ.  
АРТЫКУЛЫ: НА ўЗДЫМЕ — РАКСІНА; ЖЫВІЦА — ІНЖЫН. П. ЛАЗАРЭВІЧА; ПРАВЯРАЮЧЫЯ ЛІБЕРАЛЬНІЦАЮЇ—Л. НІХАМНІ-НА; БЕЗ УДЗЕЛУ МАС—Р. ДОДЗІНА.

ДЗЕЦІ ўзяліся за вучобу.  
РАХУНАК РАБОТНІКАМ МТС ВСОР.  
АГЛЯД ДРУКУ—ПУСТАЗВОНЫ.  
ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПЕРАХОДЗЕ ІТАЛЬЯНСКІМІ ВОЙСКАМІ АБІСІНСКАЙ ГРАНІЦЫ.  
ЦЕЛА ТАВ. АНРЫ БАРБЮСА АДПРАўЛЯЕЦА У ПАРЫЖ.

## СПРАВА ВЯЛІКАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ ВАЖНАСЦІ

Совет Народных Камісараў Саюза ССР у ліпені месяца вынес рашэнне аб выдачы сельскагаспадарчым арцелям дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлёй. Гэтай пастановай владзеца пачатак практычнаму ажыццэўленню вялікай ідэі, запісанай у прыкладным статуте сельгасарцеля па ініцыятыве таварыша **Сталіна**.

Урад зацвердзіў адзіную форму дзяржаўнага акта і інструкцыю Наркамзема Саюза аб парадку складання і выдачы калгасам дзяржаўных актаў. Пастанова ўрада патрабавала, каб да выдачы калгасам дзяржаўных актаў былі ліквідаваны ўсе недахопы землеарыстання — церазналосіца, далёказямелле і т. д.

Згодна прыкладнага статута, павінен быць выдан раённымі выканаўчымі камітэтамі дзяржаўны акт на вечнае карыстанне зямлёй, у якім вызначаюцца размеры і дакладныя межы зямлі, што знаходзіцца ў карыстанні арцеля. «Скарачэнне гэтых зямель не дапускаецца, — гаворыцца ў статуте, — а дапускаецца толькі іх павелічэнне, або за лік вольных зямель дзяржаўнага фонду, або за лік лішкаў зямель, займаемых асаблівкамі, з тым, каб ніякая церазналосіца пры гэтым не дапускалася».

Па матэрыялах, змешчаных у «Правде» і «Звяздзе» і тых, што ёсць у нашым распарадкаванні, можна рабіць вывад, што пераважная большасць калгасаў БССР на землеўпарадкавана. Прадстаіць велізарная і надзвычай важная па свайму гаспадарча-палітычнаму значэнню работа. На райвыканкомы, земадзельны, землеўпарадкаўчы і, асабліва, Наркамзем ускладаецца вялікая адказнасць за дакладнасць і правільнасць работы па землеўпарадкаванню і ўручэнню актаў.

Нельга забываць, што кожная хмылка, кожны промах у гэтай справе могуць быць скарыстаны класавымі ворагамі для дыскрэдытацыі ў вачах калгаснікаў найвялікшых мералпрыемстваў партыі і ўрада, мералпрыемстваў, якія з вялікай радасцю былі сустрэнуты іскі дзяржаўнай палітыкі.

нізкая: лінейная няўвязка, згодна інструкцыі Наркамзема, дапускаецца да адной паўтаратысячнай, а землеўпарадкачык **Пухоўскі** ў калгасе «Новыя галоднікі» дапусціў 1/281.

Мы маем рад агідных, па сутнасці антыдзяржаўных адносін да спецыялістаў, пасланых у раёны ў дапамогу зямельным аддзелам для правядзення землеўпарадкавання, падрыхтоўкі да ўручэння калгасам дзяржаўных актаў. Калгасе «Полымя рэвалюцыі», Малашкаўскага сельсовета, Асвейскага раёна пастанавіў літаральна наступнае: «Карміць студэнтаў па чарзе кожным і выдаваць са срэдкаў калгаса па аднаму літру адгону». Гэтая пастанова, напісаная над дыктоўку класавога ворага, раённымі арганізацыямі дагэтуль не адменена. Тут класавы вораг, выкарыстоўваючы прытуленне класовай пільнасці раённых арганізацый, беспакарана праводзіць антыкалгасную справу. У Асвейскім раёне яшчэ па сутнасці нічога не зрабілі па ўручэнню калгасам дзяржаўных актаў.

Нямала выпадкаў наплявацельскіх адносін саміх землеўпарадкачыкаў да даручанай ім важнейшай справы. Па калгасе «Новы шлях» і імя Чапаева, Слабодскага сельсовета, Заслаўскага раёна старшы тэхнік **Тарнагурскі** ўстанавіў слупы не пасмаленымі. На слупах аслутнічаюць назвы калгасаў і т. д.  
На мералпрыемствы па землеўпарадкаванню і выдачу дзяржаўных актаў аслупчаны велізарныя сродкі. Значна паліпшаюцца матэрыяльна-бытавыя ўмовы землеўпарадкачыкаў. Партыя і ўрад стварылі ўсе ўмовы для паспяховай работы па рэалізацыі рашэння другога з'езда калгаснікаў-ударнікаў.

Аднак, многа хто з раённых партыйных і савецкіх арганізацый зямельных арцеляў, а таксама і апарат Наркамзема Беларусі не павярнуўся яшчэ тварам да гэтай важнейшай справы.

Даволі скажаць, што рашэнне ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 1 чэрвеня аб звароце ўсіх землеўпарадкачыкаў на работу па сваіх спецыя-



XXI міжнародны юнацкі дзень у МСКУ  
На трыбуне таварышы Галадзе, Рыскін і Бурачэўскі (ЦК КП(б)Б) Фото С. ГРЫНА.

## БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПЛЕМЯ НЕПЕРАМОЖНА СВЯТКАВАННЕ XXI МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА ДНЯ У МАСКВЕ

На шырокіх магістралях і плошчы сталіцы з 4-х гадзін дня вышлі ўчора незлічоныя капоны моладзі.  
На Краснай плошчы рэзюць сцягі. Высока ўздымаецца, расплэстаўшыся па ветру, прамяністы з блакітнымі поласамі звыяцкіны флаг. У строім парадку выстраіліся атрады ўзброенага комсамолу. На трыбунах — тысячы ударнікаў заводаў і фабрык Масквы, замежных гасці — замежныя комсамольцы.

18 гадзін 45 мін.  
На левым крыле маўзалея тт. МОЛАТАЎ, Л. КАГАНОВІЧ, ЧУБАР, МІНАЯН, РУДЗУТАН, ЕЖОУ, ХРУШЧОУ, ШВЕРНІН, АКУЛАЎ, САЛТАНАЎ, ЧЭМАДАНАЎ, ЛУК'ЯНАЎ, ГАРШЭНІН, ТУХАЧЭўСКІ, БУДЗЕННЫ, ЗІДЭМАН, БУБНОЎ, БУЛГАНІН і ІНШ.

Сакратар ЦК і МК ВЛКСМ тав. ЛУК'ЯНАЎ гаворыць прамову, перадаючы працоўнай моладзі Савецкага Саюза баявое комсамольскае прывітанне Цэнтральнага Камітэта

ВЛКСМ і віншаванне з XXI міжнародным юнацкім днём.

Грамавое «ўра» нясецца з усіх канцоў плошчы, зліваючыся з «Інтэрнацыяналам». І калі сціхае гэта пераможная сімфонія, вялікая напона сцяганосцаў — піянераў і комсамольцаў — адкрывае ўрачысты марш. З рапартамі сваіх поспехаў шагаюць варашылаўскія стралкі клубы імя Варашылава і Каменева.

Зехапляючы ўсіх прысутных стройнасцю рады, міма трыбун ідзе пераможнае маладое большэвіцкае племя.

Нібы ў адказ на словы Сталіна — «Кадры вырастаюць усё», маладыя выдатнікі маскоўскіх прадпрыемстваў існуюць лічы перамож і ўзоры прадукцыі: мадэлі самалётаў, аўта-

мабіляў, падшыпнікаў, яркія тканіны.

Над галовамі плывуць гербы сямі саюзных рэспублік. Каля кожнага з іх стройныя фігуры дэляцат у нацыянальных касцюмах. Гэта — сімвал адзінства працоўных усіх нацыянальнасцей нашай вялікай радзімы. Цямнее. У паветра ўзлятаюць паветраныя шары. У сіняву неба ўрываюцца яркія праменні пражэктараў. У іх блакітным свеце, перапліваючыся цудоўнымі фарбамі, плывуць гірлянды электрычных лампачак, ліхтары, шоўнавыя купалы парашутаў, мадэлі самалётаў і ззяючы лозунгі, першыя словы якіх звернуты к таму, хто даў моладзі радаснае і шчаслівае жыццё — «Дзякуй роднаму Сталіну».

Выдатным шэстцем маладых фізкультурнікаў «Дынамо» і «Спартак» заканчваецца дэманстрацыя соцыальна-прадэцарскага пакалення пралетарскай сталіцы.

(БЕЛТА).

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ДОБРУШСКАЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што, класавы чужыя элементы, сакратар РК тав. Бангайціс падышоў да праверкі партыйных дакументаў камуністаў Добрушскай фабрыкі фармальна-бюракратычна, не мабілізаваў партыйную арганізацыю на сапраўднае выкрыццё чужакоў, пралезлых у партыйную арганізацыю Добрушскай фабрыкі.

Сакратар парткома тав. Мажарыч замест дапамогі сакратару РК у рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і пільнай праверкі партыйных дакументаў кожнага камуніста на Добрушскай фабрыцы, непартыйна падышоў да праверкі партдакументаў і не забеспечыў актыўнага ўдзелу ўсяго партыйнага актыву ў выкрываўчай рабоце, у выніку чаго на фабрыцы ёсць рад людзей, якія ў свой час былі выключаны з партыі і ў якіх партыйныя білеты да гэтага часу не адабраны.

Выходзячы з гэтага бюро ЦК КП(б)Б пастанавілае:

1. Адноўдзіць правядзенню праверку партыйных дакументаў па Добрушскай партыйнай арганізацыі.

2. Прапанаваць сакратару РК тав. Бангайцісу правесці паўторную прапрацоўку закрытага пісьма ЦК ВКП(б) ад 13 мая на бюро РК, на партыйным актыве, у парвочных партыйных арганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі, а таксама паўторную аглядную праверку партыйных дакументаў, расстлувачышы партыйнай арганізацыі ўсю выключную палітычную важнасць правадзімай паўторнай праверкі партыйных дакументаў, мабілізаваўшы ўсіх членаў партыі на шырокае выкрыццё аферыстаў, жулікаў, трацкістаў, шпіёнаў, ашукачым шляхам пралезлых у партыю.

3. За фармальныя адносіны з боку сакратара райкома тав. Бангайціса да праверкі партыйных дакументаў, за ігнараванне дэкрэтаў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, тав. Бангайціс заслужвае выключэння з партыі, аднак ЦК лічыць магчымым пакінуць адкры-

класавы чужыя элементы, сакратар РК тав. Бангайціс падышоў да праверкі партыйных дакументаў камуністаў Добрушскай фабрыкі фармальна-бюракратычна, не мабілізаваў партыйную арганізацыю на сапраўднае выкрыццё чужакоў, пралезлых у партыйную арганізацыю Добрушскай фабрыкі.

Сакратар парткома тав. Мажарыч замест дапамогі сакратару РК у рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і пільнай праверкі партыйных дакументаў кожнага камуніста на Добрушскай фабрыцы, непартыйна падышоў да праверкі партдакументаў і не забеспечыў актыўнага ўдзелу ўсяго партыйнага актыву ў выкрываўчай рабоце, у выніку чаго на фабрыцы ёсць рад людзей, якія ў свой час былі выключаны з партыі і ў якіх партыйныя білеты да гэтага часу не адабраны.

Выходзячы з гэтага бюро ЦК КП(б)Б пастанавілае:

1. Адноўдзіць правядзенню праверку партыйных дакументаў па Добрушскай партыйнай арганізацыі.

2. Прапанаваць сакратару РК тав. Бангайцісу правесці паўторную прапрацоўку закрытага пісьма ЦК ВКП(б) ад 13 мая на бюро РК, на партыйным актыве, у парвочных партыйных арганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі, а таксама паўторную аглядную праверку партыйных дакументаў, расстлувачышы партыйнай арганізацыі ўсю выключную палітычную важнасць правадзімай паўторнай праверкі партыйных дакументаў, мабілізаваўшы ўсіх членаў партыі на шырокае выкрыццё аферыстаў, жулікаў, трацкістаў, шпіёнаў, ашукачым шляхам пралезлых у партыю.

3. За фармальныя адносіны з боку сакратара райкома тав. Бангайціса да праверкі партыйных дакументаў, за ігнараванне дэкрэтаў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, тав. Бангайціс заслужвае выключэння з партыі, аднак ЦК лічыць магчымым пакінуць адкры-



# Партыйнае будаўніцтва ПРАВЯРАЮЧЫЯ ЛІБЕРАЛЬНІЧАЮЦЬ

Комуніст Міхайлаў з партыйнай арганізацыі саўгаса «Цімкавічы» праходзіў праверку партыйных дакументаў у Капыльскім райкоме КП(б)Б. Правяраў першы сакратар райкома т. Штэйнгарт у прысутнасці сакратара парткома саўгаса т. Шэймука.

У Міхайлава дакументы не ў парадку. У яго няма маркі праходжання чысткі партыі 1929 года. Калі сталі правяраць прычыны гэтага, выявілася, што факт гэты некалькі асвятляе вельмі туманна мінулае Міхайлава.

А мінулае даволі падазронае. Калі Міхайлаў быў яшчэ ў Чырвонай арміі, яго дакументы якімсьці чынам апынуліся ў атамана буйнай бандыцкай шайкі. Дзякуючы гэтым дакументам бандыта доўга нельга было злавіць. Міхайлаў гаворыць, што дакументы былі ў яго ўкрадзены.

У 1929 г. Міхайлаў быў пад судом за садзейнічанне бандытызму. Калі верыць яму, дык яго, па-

трымаўшы некалькі месяцаў пад вартай, апраўдалі і выпусцілі.

У тым жа 1929 г. у Бабруйскай партыйнай арганізацыі камісіяй па чыстцы Міхайлаў выключыўся з партыі за розныя злоўжыванні. Усё гэта дае падставы для падазрэння. Але т. Штэйнгарт гэтых падстаў не знайшоў. Ён вярнуў партбилет Міхайлаву, запісаўшы ў акт некаторыя «дэфекты» ў яго дакументах.

Кандыдата партыі, які ў райкоме лічыцца пад прозвішчам Урбановіч, у саўгасе «Цімкавічы» ведаюць пад прозвішчам Урбан ці Гурбан. Брата яго і ўсю сям'ю называюць Урбанамі. Чаму-ж гэты кандыдат партыі называецца Урбановічам? Ці не таму, што сям'ю Урбанаў ведаюць у Цімкавічах як актыўных уздзяльнікаў дзяржаўнага парому, арганізаванага ў свой час белапалыцамі? Чаму гэтае пытанне не ўзнікла ў т. Штэйнгарта і тав. Шэймука, якія падпісалі акты праверкі Урбановіча?

Праверка партдакументаў праводзіцца не для таго, каб фармальна правярыць дакументы і біяграфічныя даныя комуніста. Яна мае мэтай усебакова аправерыць чалавека, у руках якога знаходзяцца гэтыя дакументы. У даным выпадку мы бачым толькі фармальную канцэлярскую праверку біяграфічных дат, а не праверку чалавека.

Чэрвеньскі пленум ЦК КП(б)Б падкрэсліў «асаблівае значэнне правяркі ва ўмовах КП(б)Б, як прымежнай партыйнай арганізацыі, дзе ёсць больш, чым дзз-б там ні было, спроб класова-варожых, шпіёнскіх элементаў пралезці ў рады партыі». Капыльскі райком партыі павінен быў асабліва ўлічыць гэтае папярэджанне.

На жаль, факты паказваюць, што Капыльскі райком не ўлічыў тых асаблівасцей правяркі, якія вынікаюць з прыгранічнага распаляжэння раёна.

Л. НІХАМКІН.

# СХОД ДЗЯРЖЫНСКАЙ ПАРТАРГАЊІЗАЦЫІ

Як вядома, рашэннем бюро ЦК КП(б)Б праверка партыйных дакументаў па дзяржынскай партыйнай арганізацыі адменена. Гэта рашэнне было выклікана тым, што сакратар райкома партыі тав. Дамброўскі правёў праверку партдакументаў фармальна, не ўлічыў асаблівасцей раёна, як пагранічнага і нацыянальнага, і не мабілізаваў партыйную арганізацыю на выкрыццё ўсіх жулікаў і прахадзімцаў, ашуканчым шляхам пралезных у партыю.

Не было зразумета тое, што асноўным і рашаючым у правярцы партдакументаў з'яўляецца праверка ўсяго жыццёвага шляху і твару кожнага члена партыйнай арганізацыі. Рашэнне бюро ЦК КП(б)Б з усёй большавіцкай прамай і рашучасцю ўскрывае прычыны адмены правяркі партдакументаў у дзяржынскай партарганізацыі, працуючай на асабліва сур'ёзным участку нашай рэспублікі.

31 жніўня адбыўся сход усёй партыйнай арганізацыі раёна. Ён бліскуча пацвердзіў правільнасць рашэнняў бюро ЦК КП(б)Б. Усе

выступаўшыя таварышы, — а іх выступіла больш за 20 чалавек, — аднадушна адобрылі гэтае рашэнне. Яны прыводзілі вялікую колькасць фактаў, пацвярджаючых наяўнасць у дзяржынскай партарганізацыі кругавой парукі, дапамагаючай класавому ворагу скарыстаць партбилет у сваіх контррэволюцыйных мэтах.

Толькі кругавой парукай і недаацэнкай палітычнага значэння правяркі партдакументаў можна вытлумачыць той факт, што пасля правяркі партдакументаў і зацверджання актаў на бюро райкома былі выяўлены такія «комуністы» як Руткоўскі, якому прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве двух чырвонаармейцаў у часе польскай акупацыі, і служба ў белых. Сваекі яго высланы за контррэволюцыйную дзейнасць. Гэты «комуніст» прайшоў праверку партдакументаў без ніякіх заўваг. Такіх цяпер выяўляецца німала.

Выступіўшы ў спрэчках загадчык аддзела кіруючых парторганаў ЦК КП(б)Б тав. Рубінштэйн заахвочваў увагу на пытаннях рэволюцыйнай пільнасці, на фактах кру-

гавой парукі, што мае шырокае распаўсюджанне ў дзяржынскай партарганізацыі.

Тав. Рубінштэйн асабліва падкрэсліваў ўмовы раёна, як пагранічнага, дзе пытанні рэволюцыйнай пільнасці і боездольнасці партыйнай арганізацыі маюць асаблівую вастрыню.

Рашэнне бюро ЦК атрымала дружнае і гарачае адабрэнне ўсёй раённай партыйнай арганізацыі.

Справа цяпер у канкрэтнай большавіцкай рабоце. Трэба, каб словы ператварыліся ў справу, каб паўторная праверка партыйных дакументаў у дзяржынскай партыйнай арганізацыі была праведзена з поўным усведамленнем усёй яе адзначнасці, каб, нарэшце, усе чужакі і прахадзімцы былі поўнасцю і да канца выкрыты і з партыі выкінуты.

М.

# ДЗЕЦІ УЗЯЛІСЯ ЗА КНІГУ

## ПЕРШЫ УРОК

— Дзеці, вы прыслухайцеся, я кожнага буду выклікаць, — пачынае першы свой урок Таіса Львоўна Багудлова.

Пачалося знаёмства Таісы Львоўны з малымі. Дзеці чыталі лемантар, а Таіса Львоўна адзначала ў сшытку веды кожнага вучня.

Дя стала Іосіф Брэнер: — Мама, на, мама — чытае па складах Іоська.

— Я, дзеця, літар не ведаю — нясмела папярэджае Нэля.

Тут настаўніца Багудлова выкарыстоўвае момант для выхавання дзяцей.

— Хіба мяне завуць дзецяй, дзеці?

— Не. Мяне завуць Таісай Львоўнай. Будзеце памятаць?

Непрывычны званок просіць дзяцей у карыдор, на двор, пагуляць, пасвавольць.

\*\*

... Урок беларускай мовы ў 4 класе 21 школы.

— Падыхтуйце сшыткі па беларускай мове! Увага! Палажыце ручкі, сшыткі, і, па-першае, выслухайце — вядзе ўрок Александра Кірыкаўна.

Першае знаёмства з класам Александры Кірыкаўны ўдаецца нядрэнна. На трэцім уроку палову класа яна ведае па прозвішчах.

Ніжкая культура некаторых дзяцей, адсутнасць элементарных культурных навываў прымусяла настаўніка звярнуць асаблівую ўвагу на першым уроку на гэты велізарны недахоп.

Да малейшых дэталей папярэджае т. Ермашкевіч: як сядзець, якімі пісаць літарамі, што трэба раней выслухаць настаўніка, а потым пісаць...

Александра Кірыкаўна на першым уроку знаёмства ўзяла зусім правільны метадычны курс — прывіць дзецім элементарныя навывы культуры.

А. П.

## ВЕРАЧКА ПРЫШЛА У ШКОЛУ

Перад сном Вера Мядведзева мо ўжо ў 10 раз абдумвала кожную дробязь і правярала, ці ўсё пакладзена ў толькі-што куплены на школьным кірмашы партфель. У партфелі ляжалі новенькія сшыткі (а іх у Веры ёсць аж 30 штук), алоўкі, ручка, запасныя пер'і, фарбы. Толькі вось лемантара няма ў Веры. Ёсць, праўда, старэнькі, але настаўніца Вера Грыгор'еўна сказала, што па ім нельга вучыцца. Дні праз 3 пры школе адкрыюць кіёск, тады можна будзе купіць новы.

— Чаго ты не спіш? — дакарала мама Веру. Але-ж Вера не магла так хутка заснуць, бо заўтра ў яе 8-гадовым жыцці надзвычайны дзень. Яе, Веру, ужо называюць вучаніцай 1 класа сярэдняй школы. Першы раз на званку ў вясёлай гурбе войдзе яна ў светлы, прасторны клас, зойме на парце месца.

Што заўтра апрануць? — думае Вера. У яе ёсць новенькія балеткі і шарцыяная кофтачка, ёсць яшчэ і новыя баціншкі. Усё гэта яна в мамы таксама купіла на школьным кірмашы.

Прачнула вельмі рана.

— Мама, не спазнілася я ў школу?

— Спі, яшчэ рана.

Вера зноў засынае, а маці глядзіць на сваю светлавокую дачку, на сына Шуру, які ўжо будзе з сёнешняга дня вучыцца ў IV класе, і ўмівае ўспамінае сваё дзяцін-

ства. І яна вось так імкнулася да навукі, але ў бацькоў не было ніякай магчымасці паслаць яе ў школу. Дзяцей трэба было пільна чыць. Самавучкай крыху падвучылася чытаць, пісаць і на гэтым скончыла сваю навучку. Але яе дзецім належыць шчаслівая будучыня, і радасна ўспемішка расплылася па твару маці.

А палове восьмай гадзіны Вера зноў прагнулася. Апранулася, памылася, пачысціла зубы (чысціць зубы яна два разы — раніцай і вечарам, так прывучылі яе ў дзіцячым садзе завода імя Молатава), правярыла яшчэ раз партфель. Паснедала і пабегла.

Вось і школа, дзеці. Празвінеў доўгачаканы першы званок на першы ў жыцці Веры ўрок. І яна разам з усімі дзецьмі сказала Веры Грыгор'еўне «Добры дзень». Пачаўся ўрок. І для Веры ўсё пытанні настаўніцы былі такімі простымі, што яна без запынку на любое з іх магла-бы адказаць. Вера Грыгор'еўна расказала, як трэба сябе трымаць на уроках, у школе, на вуліцы, а потым распытвала ў дзяцей, дзе працуюць бацькі.

Потым лічылі да 10, пісалі лічбы. Вера напісала добра. Са школы ішла радасная, задаволеная. Надзвычай хутка праляцелі 3 лекцыі. Яе сустрэла маці.

— Мая дарагая вучаніца, — прамовіла яна, абіяла і пацалавала Веру.

М. ВІШНЕУСКІ.

## АБ ПІОНЕРСКАЙ РАБОЦЕ

Летась мы вельмі часта пераносілі формы работы дарослых у піонерскую арганізацыю. Праводзілі доўгія пасаджэнні з урачыстымі церамоніямі. Зборы атрадаў былі нудныя, нецікавыя для дзяцей.

Я вельмі многа думаю над тым, як арганізаваць работу, каб уключыць леташніх памылак. Асноўную работу трэба перанесці ў гурткі і спартыўныя каманды. Але і апош-

нія будуць дрэнна працаваць, калі механічна паліцьці да іх камплектавання. Трэба вывучыць запатрабаванні вучняў, ведаць добра кожнага з іх. І толькі пасля гэтага арганізоўваць гурткі і каманды. Тады заняткі ў іх будуць цікавыя для ўсіх дзяцей.

Летась мы часта праводзілі звычайныя заняткі на даму ў асобных піонераў. Гэты вопыт даў станоўчыя вынікі. Бацькі бліжэй знаёмліліся з жыццём піонерарганізацыі. Заняткі яшчэ больш згуртавалі дзяцей. Гэты вопыт я думаю скарыстаць і сёлета.

Галоўнае, на што трэба звярнуць увагу. Гэта — падбор важных атралаў. Тав. Косарэў гаворыць, што на гэту работу трэба вылучаць найлепшых комсамольцаў. У мінулым годзе склад піонерважых быў слабы. Многія важныя неакуратна наведвалі зборы атралаў, не цікавіліся тым, што

## СУСТРЭЧА

Пеця забег да Казіка і не застаў яго дома. А Казік не застаў дома Пецю. Абодва запэлакоіліся.

— Ён-жа казаў, што сустранемся і разам пойдзем!

Пеця спаткаў Казіка на ганку школы. Той, залажыўшы рукі за спіну, разглядаў будынак. Пеця глянуў загнэвана на Казіка. Але зараз-жа астыў. Тут на ганку сабралася некалькі вучняў і не да твару было гневацца перад імі за свайго таварыша.

— Чаму-ж ты мяне не чакаў?

— А ты чаму?

Рассямяліся абодва—Пеця Плюгаўка — вучань першага класа і Казік Змачынскі — вучань другога класа 19 сталінскай, толькі што адбудаванай школы. Яны пасяброўску ўзяліся за рукі і моўчы адышлі ў бок.

— А ты ведаеш?

Што?

— Чаму нашу школу называюць сталінскай?

— Бо Сталін сказаў, каб тут пабудавалі школу. Ён ведае, што з Цвянскай вуліцы нам далёка было хадзіць у школу.

Пеця і Казік бягуць аглядаць школу з сярэдзіны. Яны заглядалі ў класы, дакраналіся чамусьці да парт, сталюў. Іх усё дзівіла сваёй навізнай. Заглянулі ў хімічную і фізічную лабараторыю. Тут тэхнічка працірала новае абсталяванне.

Завінеў званочак. Дзеці разбегліся па сваіх класах. У школе мінула ў мінуту па раскладу пачаліся заняткі. У свой час прышлі вучні. У свой час прышлі настаўнікі. У кожным месцы ўсё блішчала чыстатой і парадкам, усё адпавядала навізнай і пышнасцю.

С. ШУШКЕВІЧ.

— 0 —

## Іграю ў аркестры

Я трэці год вучуся ў музычнай школе. Тут нам даюць заданне на 2—3 дні, потым правяраюць, я мы яго выконваем і даюць новае заданне.

Зараз арганізаваны аркестр і лепшых вучняў. Мяне таксама запісалі ў аркестр. Я задаволены тым, што вучуся ў музычнай школе. У нас добрыя класы з тоўстымі сценкамі, і граць аднаго класа ў другіх не чуць.

## Палепшылі работу з комуністамі-адзіночкамі

Амаль на кожным пасаджэнні бюро Гарыцкага райкома партыі ставіцца індыўдуальныя справы адзіночак. Адна-

павышэннем свайго палітычнага і культурнага ўзроўню. Самасправаздачы комуністаў-адзіночак ставіцца таксама і на агульных

ліна сур'язным участку нашай рэспублікі.

31 жніўня адбыўся сход усёй партыйнай арганізацыі раёна. Ён бліскуча пацвердзіў правільнасць рашэнняў бюро ЦК КП(б)Б. Усе

дзяпер выяўляецца цяжала. Выступішы ў спрэчках загадчык аддзела кіруючых партарганаў ЦК КП(б)Б тав. Рубінштэйн звастрыў увагу на пытаннях рэвалюцыйнай сільнасці, на фактах кру-

## Палепшылі работу з камуністамі-адзіночкамі

Амаль на кожным пасаджэнні бюро **Парыцкага** райкома партыі ставяцца індывідуальныя справаздачы камуністаў-адзіночак. Адна-часова ставяцца і справаздачы інструктароў райкома партыі, якія да бюро знаёмліліся з бытам, вучобай і работаю камуністаў-адзіночак. Гэта дае свае вынікі. Камуністы пачалі больш працаваць над

павышэннем свайго палітычнага і культурнага ўзроўню. Самасправаздачы камуністаў-адзіночак ставяцца таксама і на агульных партсходах. Так, за апошні час быў праведзены сход камуністаў-адзіночак раёна. На сходзе паблізі справаздачы камуністы тт. **Цурко** і **Зісін**.

АНШЫН.

## НА УЗДЫМЕ

На працягу першай пядгодкі і першых год другой пядгодкі харчовая прамысловасць БССР атрымала асаблівае развіццё. У строй уступілі новыя фабрыкі і заводы, асваілі высокую тэхніку вытворчасці.

Уведзены ў эксплуатацыю аршанскі мясакамбінат, віцебскі алейны завод, менскі і гомельскі халадзільнікі, полацкі і жлобінскі тлушчакамбінаты, кандзіцёрскія фабрыкі «Комунарка» і «Спартак», макаронная фабрыка, маргарынавы завод малочнай кіслаты, гародніна-сушыльны завод і т. д. У гэтым годзе ўступілі ў строй гомельскі тлушчавы камбінат (мылавараны і гідрагенізацыйны заводы).

К дню 15-годдзя вывалення Беларусі ад беларускага закона на будаўніцтва віцебскага халадзільніка.

Побач з будаўніцтвам новых буйных механізаваных прадпрыемстваў значна рэканструюваны старыя (вінакурныя, вольныя, дражджавыя заводы і т. д.).

Саюзная харчовая прамысловасць выпускае ў 1935 г. розных харчовых прадуктаў на 135 мільянаў руб. (у нязменных цэнах 1926/27 г.).

За сем месяцаў 1935 года план харчовай прамысловасці выканан на 104,4 проц., або дана зверху плана харчовай прадукцыі (у цэнах 1926/27 г.) на 3208,3 тыс. руб.

Прямост за гэты перыяд у параўнанні з мінулым годам на 22 проц., або ў абсалютных рублях — на 1.3662 тыс. руб.

Рад прадпрыемстваў, якія раней сістэматычна не выконвалі план: магільскі гародніна-сушыльны завод, завод малочнай кіслаты, дражджавы завод «Красная Заря», — зараз паспяхова працуюць і не толькі выконваюць план, але і перавыконваюць. Побач з такімі галінамі прамысло-

васці, як: мясная, масларобчая, кандзіцёрская і інш., якія паспяхова выконваюць праграму, мы маем рад галін і прадпрыемстваў рэзка адстаючых. Так, нашрыклад, макаронная фабрыка (дырэктар **Кірзеў**) выканала 7-месячны план усяго на 93,4 проц., маргарынавы завод (дырэктар **Місін**) — на 87,3 проц., безалкагольны завод (дырэктар **Дячкоў**) — на 87,4 проц.

Неабходна адзначыць, што ў гэтым годзе выключна добрае становішча з сельскагаспадарчай сыравінай. Ніколі не было такога становішча ў харчовай прамысловасці, каб прадпрыемствы мелі такіх валькіх запасы цукру, шпінацы і іншых відаў сыравіны, як у гэтым годзе.

Адсюль, зразумела, што дрэнная работа адстаючых прадпрыемстваў, бесспрэчна, з'яўляецца віной толькі самога прадпрыемства і, у першую чаргу, кіраўніцтва.

Па якасных паказальніках харчовая прамысловасць мае таксама поспехі. За першае паўгоддзе сабекошт зніжан больш чым прадуцтва планам — на 2,1 проц.

З асобных прадпрыемстваў далі добрае выкананне плана па зніжэнню сабекошту: малочная фабрыка — эканомія ў 617,3 тыс. руб., завод малочнай кіслаты — 95,5 тыс. руб., «Комунарка» — 394,3 тыс. руб. У той-жа час трэба адзначыць зусім недапушчальную работу макароннай фабрыкі, якая перавысіла планы сабекошту на 951,0 тыс. руб. і кандзіцёрскай фабрыкі «Спартак», перавысіўшай планавы сабекошт на 138,8 тыс. руб.

Асартымент прадукцыі, у параўнанні з 1934 г., рэзка пашырыўся. Мясная прамысловасць выпусціла ў першым паўгоддзі 31



Дэманстрацыю ХХІ Міжнароднага юнацкага дня адкрыла напона школьнікаў. НА ЗДЫМКУ: ідуць школьнікі 25 менскай школы.

Фото С. ГРЫНА.

гатунак каўбасных капчоных вырабаў, супроць 18 гатункаў ў 1934 г.

Кандзіцёрская фабрыка «Комунарка» вырацоўвае зараз—67 гатункаў кандзіцёрскіх вырабаў, супроць—62 гатункаў у 1934 г.

Неабходна адзначыць, што ўдзельная вага вышэйшых гатункаў цукерак і пячэння, якія выпускаюцца кандзіцёрскай прамысловасцю БССР, прадаўжае аставацца ўсё лгчэ вельмі нізкай. Кульгае таксама знешняе афармленне прадукцыі, —этыкеткі грубыя, фарба часта брудзіць рукі. У адносінах якасці выпускаемай прадукцыі і знешняга афармлення, некаторыя прадпрыемствы (макаронная фабрыка, кандзіцёрская прамысловасць) не перабудаваліся і дырэктыву партыі ў гэтай галіне не выканалі.

На капітальнае будаўніцтва па саюзнай харчовай прамысловасці ў гэтым годзе асінгавана каля 11 мільянаў руб. Але не ўсе прадпрыемствы поўнаасцю выкарыстоўваюць адпущаныя сродкі. Так, слудзіць маслазавод за паўгоддзе выканаў план капітальных затрат ўсяго на 23,3 проц., штучкавая прамысловасць — на 27,4 проц., косяцапрацоўчы завод — на 47,5 проц. і т. д.

Нашы прадпрыемствы ўдзельнічаюць у ўсесаюзным конкурсе на

лепшае выкананне якасных паказальнікаў.

Павелізены зараз вынікі работы за першае паўгоддзе гаворыць, што не ўсе лгчэ прадпрыемствы дастаткова разгарнулі работу па конкурсу і мабілізавалі рабочую масу вакол такога важнага палітычнага мерапрыемства.

Асабліва дрэнна вядуць работу па конкурсу заводы Белмаслапрама (дырэктар **Майсееў**) і заводы Белдзяржспірта.

З добрымі паказальнікамі па конкурсу закончылі першае паўгоддзе фабрыка «Комунарка» (дырэктар **Любін**), аршанскі мясакамбінат (дырэктар **Васільеў**), віцебская макаронная фабрыка (дырэктар **Шнольнік**), віцебскі алейны завод (дырэктар **Гурзвіч**), віцебскі мясакамбінат (дырэктар **Пучок**). Гэтыя прадпрыемствы прадстаўлены конкурснай камісіяй да праміравання.

Перад намі стаіць зараз ваявая задача — закончыць своечасова і добраякасна рамонт, усебакова падрыхтавацца да прыёму той масы сыравіны з новага ўраджаю, якая павінна паступіць на нашы прадпрыемствы.

Спіртвая прамысловасць прымае велізарную колькасць бульбы і зярна, кандзіцёрская прамысло-

васць—цукру, макаронная—шпінацы і т. д. Мы павінны ў кароткі тэрмін прыняць на склады гэту валькіую масу сыравіны.

Неабходна таксама палепшыць санітарнае становішча нашых прадпрыемстваў, бо яны патрабуюць асаблівага агляду. А ў нас не на ўсіх прадпрыемствах справа абстаіць добра, а некаторыя дырэктары пачынаюць аб гэтым нават забываць.

Неабходна таксама ўзмацніць работу па вышуканню і развіццю сырцовай базы для новых галін прамысловасці, якія працуюць на мясцовай сельскагаспадарчай сыравіне.

Трэба змагацца за далейшае паліпшэнне якасці прадукцыі, зніжэнне сабекошту, за яшчэ большае пашырэнне асартыменту і паліпшэнне знешняга афармлення прадукцыі.

З усімі гэтымі задачкамі мы павінны справіцца і дабіцца безумоўнага выканання плана 1935 года на ўсіх паказальніках.

**РАКІН** — нам. улаўнаркам харчпрама СНК СССР пры СНК БССР.

мілія з жыццём піонерарганізацыі. Заняткі яшчэ больш згуртавалі дзяцей. Гэты вопыт я думаю скарыстаць і сёлета.

Галоўнае, на што трэба звярнуць увагу, гэта — падбор важных атрадаў. Тав. **Косарэў** гаворыць, што на гэту работу трэба вылучаць найлепшых комсамольцаў. У мінулым годзе склад піонерважых быў слабы. Многія важныя атрадаў не цікавіліся жыццём піонерарганізацыі. Гарком ЛКСМ павінен забяспечыць нашы атрады добрымі, вытрыманымі ваяжачымі.

**НАХІМОВІЧ**,  
піонерработнік 42 рускай школы.

Я трэці год вучуся ў музычнай школе. Тут нам даюць заданне на 2—3 дні, потым правяраюць, ямы ято выконваем і даюць новае заданне.

Зараз арганізаваны аркестр і лепшых вучняў. Мне таксама запісалі ў аркестр. Я задаволены, што вучуся ў музычнай школе. У нас добрыя класы з тоўстымі сценкамі, і ігра з аднаго класа ў другіх не чуна.

Толькі ў час перапынку вучы 42 школы, якая змяшчаецца ў нашым будынку, бегаюць па парадках, шумяць і перашкаджаюць нам вучыцца.

**КОЛЯ ШМЕЛЬКІН**.

## ЖЫВІЦА

Жывіца—гэта каштоўнейшы прадукт сасновага лесу — «залатое малако сасны».

У дрэве сасны ўдаўжыню і ўпоперак праходзяць дзесяткі тысяч тонкіх каналаў, напоўненых бескалернай вадкай масай—жывіцай, якая па свайму хімічнаму саставу складаецца з смаляных кіслот, раствараных у бальзам-шкіпідары.

Пры падрэзе жывога дрэва сасны ўскрываюцца смалыныя каналы і ў месцы надрэзу выступаюць з раны празрыстыя кроплі жывіцы, якія на сонцы пераліваюцца ўсімі колерамі радугі, як раўнінная раса. Праз 2—3 дні пасля надрэзу дрэва рана засмалваецца, так як выступаюць жывіца гусце, пакрывае сабой рану на дрэве, пасля чаго жывіца з каналаў больш не выступае.

Калі пасля зрэзу пад рану паставіць прыёмнік, то ў яго сцякае жывіца. Ад аднаго зрэзу ў сярэднім за 2 дні выцякае 15—18 грамаў жывіцы.

За сезон падсочкі ад адной раны можна сабраць 500—800 грамаў жывіцы.

1929 год — фактычна першы год развіцця падсочкі сасны ў БССР. За гэты кароткі час ужо дано дзяржаве 27 тыс. тон каштоўнейшай сыравіны—жывіцы.

Згодна плану, у сезоне 1935 года трэст «Белхімлес» павінен даць 6.075 тон жывіцы высокай якасці. Для выканання гэтага плана зараз на падсочных промыслах занята 3.700 рабочых.

Жывіца неасрэдна ў сырым выглядзе прамысловасцю скарыстоўваецца мала, а ідзе ў далейшую перапрацоўку, на каніфольныя заводы, дзе і перапрацоўваецца ў бальзам-шкіпідар і каніфоль.

Зараз мы маем магчымасць, пакрыўшы патрэбнасць нашай прамысловасці, даць каніфоль, і асабліва, бальзам-шкіпідар на экспарт. Вельмі многа галін прамысло-

васці, якія спажываюць каніфоль ці бальзам-шкіпідар. Так, лепшыя сарты мыла патрабуюць да 45 проц. каніфолі ад вагі мыла. Для праклейкі пішчай паперы, без чаго яна не прыгодна для ўжывання, скарыстоўваецца да 5 проц. каніфолі ад вагі паперы. Вышэйшыя сарты лакаў, фарбаў — таксама патрабуюць каніфолі. Каніфоль неабходна для электраізаляцыі.

Бальзам-шкіпідар спажываецца для лекавых мэт, для вырабу сакатываў, канфары, парфюмеры і інш.

Весь чаму кожная тона жывіцы мае не малое значэнне для нашай прамысловасці.

Пастановы СНК БССР ад 15 сакавіка і 27 ліпеня 1935 г. абавязваюць трэст «Белхімлес» і старшыню райвыканкомаў забяспечыць у трэцім квартале выкананне сезоннага задання і цалкам пакрыць прарыў па жывіцы ў другім квартале.

У Быхаўскім хіміспрамаце праводзяцца вопыты падсочкі дрэў на працягу 21 года да высечкі дрэва. Разам з гэтым Беларускі навукова-даследчы інстытут лясной гаспадаркі праводзіць на Вяліцкай станцыі вопыты падсочкі з закрытым раненнем. У той час як зараз на промыслах кожная падрэзка робіцца глыбіней у 1 сантыметраў, пры новым спосабе ўся шырыня раны за сезон, згодна вопытаў інстытута, будзе не шырэй 8—9 сантыметраў і апрача таго дасць значна лепшую якасць жывіцы.

Станоўчае вырашэнне гэтых двух даследаў значна пашырыць сыравінную базу для развіцця падсочкі і паставіць тэхніку падсочкі ў БССР на значна вышэйшую ступень у параўнанні з тэхнікай капіталістычных краін. Хоць падсочка там праводзіцца ўжо больш 300 гадоў.

Інж. П. ЛАЗАРЭВІЧ.

ШКОЛУ ЗМЯСЦІЛІ У ХЛЯВЕ

(ПІСЬМО У РЕДАКЦЫЮ)

Пры заводзе «Труд» (Жыткавінскі раён) ёсць двухкласная школа, у якой вучыцца 140 дзяцей рабочых і служачых завода і фабрычнага леспрамгаса.

Дырэктар леспрамгаса Брандзін, ведама загадчыка школы Шчапініча, змясціў школу ў хляве, там і школьны падручнікі раскідалі.

Новы навучальны год у школах пачаўся, а дырэктары завода т. Брандзін і т. Брандзін не могуць дагаварыцца паміж сабой аб адводзе пад школу спецыяльна прыстасаванага хлява.

Загадчык райана т. Верабей не можа патрэбным умяшцацца ў гэтую справу.

МІКОЛА ЛІННІК.

ВАПУШЧАЛЬНАЯ РАБОТА

(ПІСЬМО СЛУЖАЧАЙ)

З 1918 года і па сённяшні дзень працягваюць у розных совецкіх установах машыністкай. Асабліва месцавай работы — Усходні-беларускі аддзел магілёўскага цэнтрарэагу.

Сяродзе маё ў апошні час вельмі пахудоўлялася, і курортная камісія дала заключэнне аб прапастаўленні мне пунціўкі на курорт.

Школьнікі бясплатных пунцівак было, 5 мая гэтага года я пераехаў на рахунак ЦП саюза вышэйшых навучальных устаноў 432 руб. і была ўпэўнена, што не пазней 15 мая буду мець пунціўку. Аднак, прайшоў май, чэрвень, жнівень і жнівень, а пунціўкі мне не прыслалі.

Зараз хвароба мая абвастралася, мне патрэбна неадкладнае лячэнне, але да гэтага часу я не ведаю, калі-ж, нарэшце, змагу паехаць на курорт.

ДАВЫДАВА.

ВАВАРЫ ЛЬНІЯ

(ПІСЬМО РАБОЧАГА)

На агульных сходах рабочых фабрычнай папяровай фабрыкі гаварылі аб тым, што грамадзянскае харчаванне на фабрыцы неабходна дорававаць. Аднак, справа гэтага не паленшылася.

Рабочая сталовка і буфет паравознай працуюць з перабоямі. Рабочыя неабражаныя, а ў буфетнай не дастанеш, бо буфет-

У БЕЛАРУСІ ПРАВАЛЬВАЮЦЬ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННЕ КАЛГАСАУ

Па Беларусі к 1 студзеня 1936 г. 5.800 калгасаў павінны атрымаць дзяржаўныя акты на вечнае карыстанне зямлёй. Такавае рашэнне Саўнаркома і ЦК Беларусі, адобранае Наркамземам Саюза і сельгасадзелам ЦК ВКП(б). Як вядома, акты могуць быць уручаны толькі тады, калі закончана землеўпарадкаванне калгасаў. У сувязі з гэтым ёсць вялікае апасенне, што к устаноўленаму тэрміну калгасы Беларусі актаў атрымаць не змогуць. Тлумачыцца гэта тым, што тэмпы землеўпарадкавання калгасаў не забяспечваюць уручэння актаў ва ўстаноўлены тэрмін.

Па зацверджанаму плану к 1 верасня 1935 г. павінна быць землеўпарадкавана і падрыхтавана к уручэнню актаў 3.400 калгасаў. Згодна-ж даных Наркамзема Беларусі, землеўпарадкавана ўсяго толькі 1.500 калгасаў.

Становіцца стварылася досыць трывожнае, а тым часам у Наркамземе Беларусі людзі перапоўнены аптымізмам: узяты абавязальствы мы выканаем; мабілізуем землемераў, працуючых у другіх ведамствах не па сваёй спецыяльнасці, крыху падвучым і пусцім у работу.

Па меншай меры гэта несур'ёзна. Ні аднаго землеўпарадчыка з другіх устаноў Наркамзема яшчэ не ўзяў. Не хапае каля 150 землеўпарадчыкаў. У другіх «ведамствах» выявілася ўсяго 60. Установы іх не адпускаюць як спецыялістаў-рахункаводаў, кладаўшчыкоў, бухгалтараў і т. д. Невядома калі закончацца спрэчкі паміж устаноўмі і Наркамземам.

Зараз канчаткова ўстаноўлена, што раёны Беларусі самым безадказным чынам не выканалі рашэння Саўнаркома і ЦК Беларусі, аб якім сказана вышэй. Трэба было падрыхтаваць 1.700 мершчыкаў — падрыхтавалі 1.000, замест 180 чардэжнікаў, падрыхтавалі 69.

Цікава паглядзець, што ў гэтай сувязі робяць раёны. Возьмем для прыкладу адзін з раёнаў Беларусі — Аршанскі, кіраўнікі якога, да рэчы гаворачы, адчуваюць асобую страсць к рапартам. У гэтым раёне да гэтага часу не разгледжаны ні адзін праект устанавлення граніц калгаснага землекарыстання ў сувязі з выдачай дзяржаўных актаў калгасам. Больш таго: тут на 23 жніўня не зарэгістравана ні аднаго калгаснага статута. Раён абавязан быў падрыхтаваць 30 чардэжнікаў, падрыхтаваў 10.

Ільноэстафета імя Серго Орджанікідзе РАХУНАК РАБОТНИКАМ МТС БССР

Пасля 75-дзённай работы ў раёнах, МТС і калгасах БССР вяртаюцца да сабе да дому брыгады рабочых Любарэцкага завода.

Любарэцкі завод летась і сёння аказаў нашым МТС вялікую дапамогу ў скарыстанні ільноцерабільных машын. Сёлетня гоноўнай мэтай брыгады было — дапамагчы нашым МТС у асабні шыроказахватных ільноцерабілак «ВНИИЛ-5». Для гэтай мэты ў Беларусі працавала брыгада з 15

майстраў, манцёраў, тэхнікаў, інжынераў на чале з намеснікам дырэктара завода тав. ГАНУСАМ.

Вялікую работу прарабіла брыгада ў калгасах БССР. Свой вопыт, свае веды яны імкнуліся перадаць мясцовым рабочым і калгаснікам. За работу яны атрымалі цалкам заслужаную падзяку ад калгаснікаў і рабочых МТС. Але наштоўнейшы вопыт кваліфікаваных твэрцоў «ВНИИЛ-5» выкарыстан за час

\*\*

У БССР звыш 300 ільноцерабілак «ВНИИЛ-5». Па ўрадавым заданню кожная з іх павінна выцерабіць 50 гектараў. А выцерабіла кожная машына ў сярэднім усяго толькі 12 гектараў. Чаму?

У Віцебску ёсць усяго толькі адна «ВНИИЛ-5». Але і тая стаіць пад замком, яе асвойваць і не збіраюцца. Тое самае і ў Магілёве.

У Сенненскім раёне 13 «ВНИИЛ-5». І ўсе яны разам выцерабілі 8 гектараў.

У Мухаўскім раёне пад носам МТС і райкома партыі доўгі час стаяла церабілка «ВНИИЛ-5». Прыехалі члены брыгады. Тав. Ганус сеў на машыну, адрагуляваў яе, пусціў у ход, і тут-жа на вачах здзіўленых калгаснікаў машына пачала церабіць у гадзіну па 0,7—0,8 гектараў.

Тады кіраўнік брыгады т. Ганус сумесна з тт. Кароўніковым і Сараставым пайшлі да сакратара райкома т. Блюмніна.


— Чаму «ВНИИЛ-5» у цераб-

Ушартае супраціўленне механізацыі ільноцераблення брыгада наглядала таксама ў Высачанскай, Дрысенскай, Гарадзінскай, Круглянскай і ў радзе другіх МТС. Пры чым супраціўленне не ў калгасах, а, на жаль, у дырэктарыях МТС, дзе сабатаж механізацыі арганізуюцца і ўзначальваюцца.

Зламаць сабатаж механізацыі, прымусіць дырэкцыю МТС з самага пачатку цераблення пусціць усе «ВНИИЛ-5» на поўны ход, — вось першая задача, якая ставіцца перад усімі МТС БССР.

Брыгада выявіла абуралючую тэхнічную непеісьменнасць раду аграномаў і старшых механікаў МТС, якія літаральна «баяцца» шыроказахватных «ВНИИЛ-5».

У Шклове старшы агравом МТС Цофнас не патурбаваўся нават запамінаць з канструкцыяй машыны. Але затое рабіў усё для таго, каб скаміраметаваць яе ў вачах калгаснікаў.



Злева направа: тт. ГОЛЬЦ, ГАНУС і ДАРАФЕЕВ.

Зенні не ўдзельнічае? — Гэта віжуды явявартая машына — безапеліцыйна адказвае т. Блюмнін.

Як прыйшлося яму пасля чырванець, калі брыгада паказала, як побач з райкомом доканала працую ільноцерабілка, даючы рэкордную выпрацоўку.

У Гарадку старшы механік МТС Охлаў самаўхіліўся ад кіраўніцтва работай ільноцерабілак і проста адмовіўся дапамагчы брыгадам у іх рабоце.

Праверка паказала, што самастойна адрагуляваць машыну не ўмеюць не толькі церабільшчыкі, але нават і старшыя механікі

работы брыгады ў нашых МТС вельмі і вельмі дрэнна.

Аб гэтым — аб умовах работы брыгады, з чым прыйшлося ім сутрацца і з якімі труднасцямі прыйшлося ім змагацца — раскажам ў дзельнікі брыгады тт. ГАНУС, ГОЛЬЦ, ДАРАФЕЕВ, інструктар ЦК КП(б)Б т. КАРОЎНІКАУ, начальнік ільнаводчага кіраўніцтва НКЗБ т. САВОСТАУ, якія наведалі 26 жніўня редакцыю «Звязды» і наркома земляробства тав. БЕНЕКА.

Падрыхтоўкі кадраў яшчэ да пачатку вясенніх палёвых работ.

Як правіла, участкі для работы ільноцерабілак падбіраліся яшчэ ў маі, а ў выніку церабілі часта пускалі на нізкарослы лён, на густа засмечаныя палі, і машыны дапускалі агрэхі, пропускі, выклікаўшы тым самым справядлівыя нараканні калгаснікаў.

Адсюль вывад — канчатковы выбар участку трэба ўстанаўліваць за некалькі тыдняў да жоўтай спеласці ільну, калі канчаткова высветлены віды на ўраджай.

Практыка работы асобных МТС канчаткова аправагае ўсякія апартуністычныя, па сутнасці антыпартыйныя размовы аб перэнтабельнасці «ВНИИЛ-5».

Калгаснік т. Лапкоўскі — вадзіцель машыны Борнаўскай МТС на сваёй ільноцерабілцы «ВНИИЛ-5» выцерабіў 54,8 гектары, супроць 50 устаноўленых урадавым загадам; т. Арэцёнак ў Мухаўскай МТС — 56 гектараў; т. Белы ў Бешанковіцкай МТС — 52 гектары.

Багушэўская МТС, маючы планавае заданне на церабленне машынамі 200 гектараў ільну, выцерабіла 162.


Выключныя ўзоры чужых, сапраўды большэвіцкіх адносін да справы паказалі рабочыя Любарэцкага завода тт. Дарафееў і Бадзіёўскі ў Талачынскай і Мухаўскай МТС, дзе яны абучылі дзесяткі калгаснікаў умённю вадзіць машыны.

Задача на далейшае — безадкладна аглядзець усе «ВНИИЛ-5» сіласці акты на патрэбныя запасы часткі, у часе рамонту знаёміць яшчэ і яшчэ раз вадзіцеляў машын і трактарыстаў, каб у будучым годзе сустраць уборку ільну сапраўды машынамі і кваліфікаванымі кадрамі.

Трэба абавязкова дабіцца, каб з машынай быў знаём трактарыст, каб кадры трактарыстаў, якія вядуць машыну, не мяняліся, каб кадры калгаснікаў, абслугоўваючы машыну, таксама не мяняліся і тады ільноцерабілка «ВНИИЛ-5» якая безумоўна, на



Намеснік старшыні калгаса імя Варашылева па ільну Шарык Тэпля сартуе валакно новага ўраджая. (Чашніцкі раён). Фото А. МІКУЦКАГА.



АГЛЯД ДРУКУ ПУСТАЗВОНЫ

Хоць у Сіроціне самакрытыку не вельмі паважаюць, але не надрукаваць тэлеграму тав. Валковіча аб узмацненні тэмпаў расцілу і апрацоўкі ільну редактар сіроцінскай газеты «Ленінскі шлях» тав. Лаўкет не адважыўся.

Нельга было яму таксама адмовіцца надрукаваць рашэнне бюро райкома і прэзідыума райвыканкома на гэтаму пытанню, хоць яно было даволі вялікае, шматводнае і мала канкрэтнае.

Але затое ў пытанні самакрытыкі тав. Лаўкет заняў такую-ж пазіцыю, як і сакратар райкома т. Румянцаў і старшыня райвыканкома тав. Кабіш.

Пазіцыя райкома і райвыканкома, як гэта відаць з пастановы, надрукаванай у газеце «Ленінскі шлях» у нумары за 24 жніўня, прыблізна такая: у ганебным адставанні раёна з расцілам і апрацоўкай ільну винаваты можа сельсоветы, а можа і калгасныя брыгады, але ні ў якім разе ні райком і ні райвыканком. І сапраўды, хіба могуць раёныя арганізацыі, якія штурмуець калгасы сходамі і нарадамі, адказаць за лён?

І не дзіва, што райком і райвыканком нават не знайшлі патрэбным у сваёй пастанове хоць словам успомніць ганебнае адставан-

ня, не знайшоў у газеце месца для барацьбы за лён — важнейшай задачы ўсёй КП(б)Б.

Абломаўшчына і абыватальская бестурботнасць, што заклінула многія арганізацыі Сіроціншчыны, не абмінула і редакцыю, якая апынулася ў хвасце самых адсталых калгасаў свайго адстаючага раёна.

Барацьба за лён не стала яшчэ ў цэнтры работы шклоўскай газеты «Прамень камунізма». Намеснік редактара т. Міравой не зрабіў яшчэ адпаведных вывадаў з шапярэджання «Звязды» «Рэгістратары за рэдакцыйным сталом».

Даволі толькі пералічыць дзесяткі загаловаў, якімі стракаціць хоць-бы нумар газеты ад 25 жніўня з тэлеграмай тав. Валковіча, каб у гэтым пераканацца: «Абмалот ільну не распачат», «Страты ільну павялічваюцца», «Машыны прастойваюць», «Цяляты гінучы», «Кралуды калгаснае сена», «Не работа, а шкодніцтва». А падобных загаловаў у газеце пераважная большасць, і ўсе яны ствараюць настрой, што ў раёне нічога ўзорнага няма, што вучыцца добраму няма ў каго, а таму апраца рэгістрацыі фактаў газета нічога зрабіць не можа.

(ПІСЬМО РАБОЧАГА)

агульных сходах рабочых  
пашаровай фабрыкі  
гаварылі аб тым, што грама-  
дзяна харчаванне на фабрыцы не-  
спецыяльна дрэнае. Аднак, спра-  
ва гэтага не паленшылася.  
Рабочая сталожка і буфет па-ра-  
шэлі працягнуць з перабоямі.  
Неабражасныя, а ў буфет-  
наго не дастанеш, бо буфет-  
шчык Купенкова не жадае набы-  
ць неабходныя прадукты.  
У выніш шклянку чаю, пі-  
ць абед, прыходзіцца прасі-  
ць у чарае больш за гадзіну.  
У сталожцы бруд, стам амаль  
ні не прыбіраюцца. На падло-  
жкі смеша.  
Назва, што фабком фабрыкі не  
па-тэрбным заняцца гэтай  
справай.

КІМСТАЧ А.

РАСТРАТЧЫКІ  
КОВЕЙСКАГА РАЙСАЮЗА

Старшыня Асвейскага райсаюза  
Бабіцкі хоча раскошна жыць.  
Спаводзі іму падначалены ўсе  
рабочыя ў раёне, ён спакойна бла-  
тадуць усё, што яму патрэбна.  
Шчы ў верасні мінулага года  
лішні ўзяў з раймага кушэтку  
на кошту ў 115 руб., ложка  
на кошту ў 40 руб. і з кан-  
цы райсаюза шафу, якая адрэ-  
шана ў 120 руб., 6 крэслаў, стол  
і іншыя рэчы.  
У Бабіцкі набыў сабе абста-  
ноўку за кошт дзяржавы. На гэ-  
тую ён не спыніўся і пачаў браць  
з раймага наўняны грошы. 13 кра-  
ва г. г. ён узяў з магазіна са-  
кавіка на 100 руб., 30 сакавіка са-  
кавіка на 100 руб., 30 сакавіка на  
100 руб. г. г. за Бабіцкім лічы-  
ць 1000 руб.  
Калі мы звярнуліся да Бабіц-  
кі і запыталі, чаму ён так  
растратчы, ён не чырванеючы ад-  
казаў:  
— Я старшыня райсаюза і хачу  
жыць культурна.  
На стаях Бабіцкага ідуць і яго  
папаленыя. Шофер райсаюза  
Кірэвіч возіць пасажыраў у По-  
дольск, а грошы па 15 руб. з чала-  
век заездзе ва ўласную кішэню.  
На так сказаць, прыработак да-  
дае 200 руб. пенсіі, якія ён  
памае штомесячна.  
Кірэвіч праведзеная ў шофера,  
але таксама, што ён прыс-  
воўвае 300 руб. Акт аб гэтым  
назначэнні Бабіцкіму яшчэ ў маі,  
а гэтага часу меры не пры-  
няты.  
У верасні ў асвейскім райсаюзе  
раён Беларускага т. Се-  
рва. Яму было вядома аб усіх  
злучэннях, але ён іх ута-

КУМОН

падрыхтавалі 1.000, замест 18  
чарджнікаў, падрыхтавалі 69.  
Цікава паглядзець, што ў гэтай  
связі робяць раёны. Возьмем для  
прыкладу адзін з раёнаў Беларусі  
— Аршанскі, кіраўнікі якога, да  
рэчы гаворачы, адчуваюць асобную  
страсць к рапартам. У гэтым раё-  
не да гэтага часу не разгледжан  
ці адзін праект устанавлення  
граніч калгаснага землеарыстан-  
ня ў сувязі з выдачай дзяржаўных  
актаў калгасам. Больш таго: тут  
на 23 жніўня не зарэгістравана ні  
аднаго калгаснага статута. Раён  
абавязан быў падрыхтаваць 30  
землемершчыкаў, ні адзін не па-  
рыхтаван.

З 90 раёнаў рэспублікі 20 з  
лішнім раёнаў да гэтага часу не  
падрыхтавалі ніводнага землемер-  
шчыка.  
Варта здзіўлення, што многія  
раёны да гэтага часу чарта і бес-  
пакарана не выконваюць неадна-  
разовыя рашэнні ЦК Беларусі па  
гэтым пытанню. У Свенскай раё-  
не толькі 23 жніўня прыступілі да  
землепарадкавання калгасаў,  
прычым на гэтай рабоце занят  
адзін землемер. Не трудна ўявіць,  
калі ён закончыць землепарадка-  
ванне калгасаў раёна. Дарэчы, у  
гэтым жа раёне, дзе 174 калгасы,  
зарэгістравана ўсяго толькі 11  
статутаў.

Ва многіх раёнах землепарад-  
каванню не аддаецца ніткай увагі  
Напрыклад, райвыканкомы не па-  
магаюць перасоветнымі сродкамі  
землепарадчыкам, і яны, нагру-  
жаныя інструментамі, ходзяць пе-  
хатой (Крычаўскі раён). Не ўсе  
землемеры атрымліваюць своечасо-  
ва зарплату.

У Наркамземе Беларусі лічаць,  
што ўручэнне дзяржаўных актаў  
калгасам тармозіцца толькі тым,  
што няма бланкаў. Прышле Маск-  
ва — талды будзем урочаць. Ганеб-  
ная благодатнасць. Няхай Нар-  
камзем Беларусі назаве хоць-бы  
адзін раён, поўнаасцю гэтовы к  
ўручэнню дзяржаўных актаў кал-  
гасам. На жаль, ён гэтага зрабіць  
не можа.

Ф. ВІГДАРОВІЧ.  
(«Правда»)

ПАЧАЛАСЯ УБОРКА СЕНА  
ДРУГОГА УКОСУ

ДАМАНАВІЧЫ. Калгас «Чырво-  
ны пуцілавец», Халмянскага сель-  
савета, распачаў сенакашэнне дру-  
гога ўкосу. На 27 жніўня скопана  
25 гектараў сенажаці, з іх 14 гек-  
тараў убрана і застагавана.

На сенакосе працуюць дзве  
брыгады, якія паміж сабой спабор-  
нічаюць на хутчэйшае і лепшае  
правядзенне ўборкі сена. Пяршы-  
ства заваявала брыгада № 1 (бры-  
гадзір Цурко Павел). Лепшыя ўла-  
нікі гэтай брыгады Цурко Іван,  
Цурко А. В., якія рана выходзяць  
на работу, нормы выпрацоўкі сіс-  
тэматычна перавыконваюць.

Ф. ВУЛІК.



Злева направа: тт. ГОЛЬЦ, ГАНУС і ДАРАФЕЕВ.

Землі не ўдзелічае?

— Гэта віжды нявартая машы-  
на — безапеляцыйна адказвае  
т. Блюмкін.

Як прышлося яму пасля чырва-  
нецца, калі брыгада паказала, як  
побач з райкомам дасканала пра-  
це ільноцерабілка, даючы рэкорд-  
ную выпрацоўку.

Адволькава адказаў на запытан-  
не аб рабоце ільноцерабілак і са-  
кратар Шклоўскага райкома партыі  
т. Ермалюк:  
— Гаварыць аб машыне, —  
марна час траціць.

У Сіроцінскім раёне дырэктар  
МТС т. Сінічкін заявіў брыгадзе,  
што ўсе ільноцерабілак знаходзяць-  
ца ў полі і ўсе яны працуюць. А  
па правярцы аказалася, што яны  
стаяць у хлявах і ў пунях.

У Гарадку старшы механік МТС

Онахаў самаўхіліўся ад кіраўніц-  
тва работай ільноцерабілак і про-  
ста адмовіўся дапамагчы брыгадам  
у іх рабоце.

Праверка паказала, што сама-  
стойна адрэгуляваць машыну не  
ўмеюць не толькі церабільчыкі,  
але нават і старшыя механікі  
МТС, рэдка дзе машыну ведаюць  
дырэктары МТС, аграномы, кіраў-  
нікі раённых арганізацый.

Такім чынам другая задача —  
кіраўнікі МТС, аграномы, механікі  
павінны ўзяцца за вывучэнне  
«ВНИИЛ-5». Патрэбны курсы для  
падрыхтоўкі інструктараў. Ад са-  
матужніцтва і хуткасцелай пад-  
рыхтоўкі вадзіцеляў «ВНИИЛ-5»  
пярэд самым выхадом у поле треба  
перайсці да плаванаў, дліцельнай

БЕЗ УДЗЕЛУ МАС

З пачатку перабудовы работы ў  
Гомельскім паравозным дэпо визна-  
чылася некатарыя паліяшэнне.  
Хутчэй пачаў абарачвацца паравоз,  
павялічылася тэхнічная і камер-  
цыйная хуткасць. Калі раней па-  
равоз сістэматычна не выконваў  
нормы карыснай работы, дык за-  
раз у асобныя дні ён нават пера-  
выконвае. Тэхнічная хуткасць пры  
заданні 27 км. у другой дэкадзе  
жніўня складала 30 км., а камер-  
цыйная пры заданні ў 23,5 км.  
складала 23,9 км. Усё гэта да-  
ла магчымасць вызваліць 8 пара-  
возаў і паставіць іх у запас.

Аднак, прыведзеныя факты з'яў-  
ляюцца толькі пачаткам далёка  
яшчэ невыстарчальнага паліяшэн-  
ня работы паравозаў. Вялікія яшчэ  
драсці іх пад экіпіроўкай, на  
паваротным кругу, значны про-  
цант хворых паравозаў (пры нор-  
ме 11,69 — ёсць 13 процантаў),  
многа яшчэ аварый і паўторных  
рамонтаў. Галоўная прычына гэта-  
га ў тым, што сутнасць перабуд-  
овы яшчэ не даведзена да кожна-  
га рабочага, што для ўдзелу ў пера-  
будове не прыцягнуты шырокія  
масы.

У кабінёце начальніка дэпо т.  
Рэдзькіна ляжыць новаскладзены  
спіс комплексных брыгад для ра-  
монту паравозаў. Камплектаванне  
іх было праведзена без удзелу  
брыгадзіраў, у той час калі яны  
абавязаны самі падбіраць сабе  
склад брыгады. Кабінётнае право-  
дзіцца складанне і строенных бры-  
гад. Такая «перабудова» без удзе-  
лу мас не аднавідае патрабаван-  
ням наркома і не дасць таго эфэ-  
ту, які немінуць пры сапраўды  
большэўскай рэалізацыі ўказан-

няў тав. Сталіна і загаду тав. Ка-  
гановіча.  
Нельга не адзначыць маруд-  
насць з распрацоўкай графіка па-  
дачы і абароту паравозаў. Нача-  
льнік дэпо т. Рэдзькін усё яшчэ збі-  
раецца сустрацца з працаўнікамі  
эксплаатацыі па гэтым пытанню.  
Між тым зусім ясна, што без у-  
станавлення швэрдлага графіка нель-  
га сур'ёзна думаць аб паліяшэнні  
работы.

На жаль, зусім не адчуваецца  
яшчэ паліяшэння ў барацьбе з ава-  
рыямі. Улік іх вядзення безадказ-  
на, і за дакладнасць ніхто не га-  
рантуе. Але нават па гэтых даных,  
якія рэгіструе тэхбюро, у ліпені  
было 28 аварый, а за 18 дзён  
жніўня — 12.

Барацьба з аварыямі вядзецца  
галоўным чынам толькі праз зага-  
ды. У ліпені вынесена 61 дысцып-  
лінарнае спаганне, з іх 38 вымоў  
(у тым ліку 20 суровых), 11  
звальненняў і інш; у той-жа час  
масавы-выхаваўчай работай не мо-  
гуць пахваліцца кіраўнікі дэпо. Яе  
фактычна няма.

Значная частка аварыйшчыкаў  
— члены партыі. Аднак, такая га-  
небная работа не выклікала тры-  
вогі ў партыйнай арганізацыі. Пар-  
тыйны камітэт (сакратар Радзіо-  
наў) глядзіць на гэта, як на нар-  
мальнае з'явішча, прадаўляю-  
чы правядзенне партыйна-масавую  
работу, не звяртаючы канкрэтна  
кожнаму аварыйшчыку ў часоўку.  
Такая работа партыі не прыяе  
ўважліва, безадказнасці партарга-  
зацы, а наадварот, сумніваюць без-  
адказнасць і хваляюць.  
Тав. Сталін на прыёме чыгунач-  
нікаў у Крамлі асабліва ўвагу  
звярнуў на зладжанасць у рабоце

Здача на дзейшае — безад-  
кладна аглядзець усё «ВНИИЛ-5»  
скасць акты на патрэбныя запас-  
ныя часткі, у часе рамонту знай-  
ці яшчэ і яшчэ раз вадзіцеляў  
машын і трактарыстаў, каб у бу-  
дучым годзе сустраць уборку ільну  
спраўнымі машынамі і квалифі-  
каванымі кадрамі.

Требя абавязкова дабіцца, каб з  
машынай быў знаём трактарыст,  
каб кадры трактарыстаў, якія вл-  
дуць машыну, не мяняліся, каб  
кадры калгаснікаў, абслугоўваю-  
чыя машыну, таксама не мянялі-  
ся і талды ільноцерабілка  
«ВНИИЛ-5», якая, безумоўна, на  
рабоце сябе апраўдала, выканае  
сваю норму выпрацоўкі ва ўсіх  
калгасах і ва ўсіх МТС.

Не даждны, не палёгшыя іль-  
ны, а нежаданне работнікамі МТС  
асвоіць машыну, — вось што са-  
рвала паспяховаю работу ільноц-  
рабілак, вось дзе прычына, што  
ільноцерабільны парк БССР выка-  
наў урадаваа заданне толькі на 24  
прод.

Усіх участкаў транспарта. Гэтага,  
як відаць, не араумелі ў гомельскім  
дэпо. Падсобны цэх (начальнік  
Зубрыцкі) часта затрымлівае рабо-  
ту астатніх цэхаў, нявоечасова  
выконваючы заказы на деталі. А  
кіраўніцтва дэпо не лічыць пат-  
рэбным урэгуляваць гэта пытанне,  
унесці плаванаасць у работу цэхаў.

Якасць рамонту паравозаў яшчэ  
вельмі нізкая. Хоць дакладнага  
ўліку паўторных рамонтаў і няма,  
але яны вылічваюцца дзесяткамі.  
Брак абязлічан. Ніхто не можа  
сказаць, хто яго віноўнік. Бывае,  
што паравоз, прапрацаваўшы нека-  
торы час пасля рамонту ў цэху  
пад'ёмкі, варочаецца з дэфектамі  
ў цэх бягучага рамонту. Замест  
таго, каб кіраўніцтва дэпо па-дзе-  
лавому разабралася, хто віноўнік  
такога частага рамонту, пачына-  
юцца спрэчкі паміж начальнікамі  
цэхаў: начальнік цэха бягучага  
рамонту т. Варушчанна мятае  
гром і маланку на адрасу началь-  
ніка цэха пад'ёмкі т. Тэнгера, а  
апошні ў сваю чаргу падбірае ад-  
наведны лексіён для абразы Ва-  
рошчанна. Так і ідзе лаянка па-  
між начальнікамі цэхаў, а пара-  
возы як раней, так і зараз дрэнна  
рамонтуюцца. Трыкутнік-жа дэпо  
(Рэдзькін, Радзіонаў, Платонаў)  
стаіць у ролі пабочнага наглядалі-  
ніка.

Ці не пара кіраўніцтву Гомель-  
скага дэпо зразумець, што нельга  
так больш працаваць, што для са-  
праўдай перабудовы патрабуетца  
дружня работа ўсіх звенняў, са-  
праўдны авангардна роля комуні-  
стаў і большэўскага пастаноўка  
растлумачальнай масава-выха-  
ваўчай работы.  
Р. ДОДЗІН.

Румянцаў і старшыня райвыкан-  
кома тав. Кабіш.

Пазіцыя райкома і райвыкан-  
ма, як гэта відаць з пастановы,  
падрукаванай у газеце «Ленінскі  
шлях» у нумары за 24 жніўня,  
прыблізна такая: у ганебным ап-  
ставанні раёна з расцілам і апра-  
цоўкай ільну вінаваты можа сель-  
саветы, а можа і калгасныя бры-  
гады, але ні ў якім разе ні рай-  
ком і ні райвыканком. І сапраўды,  
хвіа могуць раённым арганізацыі,  
якія іштурмуюць калгасы сходамі  
і нарадамі, адказаць за лён?

І не дзіва, што райком і райвы-  
канком нават не знайшлі патрэб-  
ным у сваёй пастапове хоць сло-  
вам успоміць ганебнае адставан-  
не раёна па здачы ільносемя, хоць  
раён выканаў план на 25 жніўня  
ўсяго толькі на 15 проц.

— Наша хата з краю, — раз-  
важалі на пасаджэнні бюро рай-  
кома. А алжасных за лён знайсці  
не так ужо і лёгка. І, выходзячы  
з гэтага, райком пастанаўіў: «Для  
стварэння рашучага пералому  
наслаць раённы актыў у сельсаве-  
ты і калгасы».

Больш нічога канкрэтнага рай-  
ком прыдумаць не змог.

Яблыка ад дрэва, — кажа пры-  
казка, — далёка не падае. І ра-  
дактар тав. Лаўкет пайшоў па та-  
му-ж самаму шляху. І сапраўды,  
лі маглі рэдакцыя газеты знайсці  
ў раёне хоць адзін канкрэтны  
факт кулацкага сабатажу, або  
свядомага ігнаравання і зрыўу  
ільноцераблення, абмалоту і рас-  
сцілу?

На сваіх старонках газета не  
паказала ні аднаго перадавога або  
алсталоючага калгаса, газета не ад-  
важылася большэўскай самакры-  
тыкай выкрыць сапраўдных віноў-  
нікаў адставання, вывесці іх «на  
свет» і на іх памылках вучыць  
другіх. Рэдактар газеты тав. Лаў-  
кет, знаходзячы дзесяткі моцных  
слоў і сотні радкоў для «крытыкі»  
пісьманосцаў паштовага аддзале-  
на.

Перадавікі тарфянай прамысловасці

28 жніўня адбылося пасаджэ-  
не журынай камісіі па спабор-  
ніцтву ў тарфянай прамысловасці.  
Журы адначыла перавыкананне  
вытворчай праграмы па здабычы  
торфу заводамі «Большэвік»,  
«Чырвоная Беларусь», «Першае  
май», «Свабода» і «Дукоры».

Перадавым прадпрыемствам не  
толькі па здабычы, але і па сущ-  
цы журы прызнала завод імя Гея  
і замацавала за ім пераходны  
спяг ЦК і ОК БССР. Пераходны  
спяг ЦПСБ, рэдакцыя газет  
«Звязда» і «Рабочий», які раней  
быў прысуджан заводу «Лукскае»,  
перадан заводу «Большэвік». За-  
воды імя Гея і «Большэвік» папа-  
реджаны, што прэтэндэнтамі на  
пераходны спяг з'яўляюцца торф-  
заводы «Шлях соцыялізма»,  
«Лукскае» і «Закрашынскі мох».  
Першыя прэміі, у суме 2.000  
руб. кожная, прысуджаны наступ-  
ным брыгадам: тт. Зубава, Кар-

раджанна «Звязда» і рэгістратары  
за рэдакцыяным сталом».

Даволі толькі пералічыць дзеся-  
так загадоўкаў, якімі стракаціць  
хоць-бы нумар газеты ад 25 жніў-  
ня з тэлеграмай тав. Валковіча,  
каб у гэтым пераанаўца: «Абма-  
лот ільну на распачат», «Страты  
ільну павялічваюцца», «Машыны  
прастойваюць», «Цялты гінучы»,  
«Брадуць калгаснае сена», «Не  
работа, а шкодніцтва». А падоб-  
ных загадоўкаў у газеце перажва-  
ная большасць, і ўсе яны ства-  
раюць настрой, што ў раёне нічо-  
га ўзорнага няма, што вучыцца  
добраму няма ў каго, а таму апра-  
рача рэгістрацыі фактаў газета  
нічога зрабіць не можа.

Між тым варта паглядзець у  
той самы калгас «Правда», пра-  
чы газета піша «Упускаяць  
лепшы час для расцілу іль-  
ну», каб убачыць у брыгадзе  
Я. Кароткіна большэўскай ўзоры  
работы, якія варты быць перане-  
сенымі ва ўсе калгасы не толькі  
Шклоўскага раёна, але і ўсёй Бе-  
ларусі.

У гэтым калгасе рэдактар уба-  
чыў бы памесніка старшыні кал-  
гаса па ільну Непанушэва Івана,  
лепшых ударніц Галанову Полю,  
Даміновіч Вару, Шусеву Марыю,  
якія забеспечылі бесперапынны  
абмалот ільну, як толькі яго зве-  
лі з поля, у выніку чаго ў калга-  
се 40 гектараў ільну ўжо разас-  
лана. Адолюць у другія калгасы  
раёна треба было перанесці вопыт  
асобнага сартавання пажайцелага  
і заражанага ільну і мочка яго ў  
асобных мачылах.

У раёне няма падобных калга-  
саў, у якіх можна і треба вучыць-  
ца. Але рэдакцыя ў сваім палі-  
тычным асляпленні не хоча ба-  
чыць станоўчага, што ёсць у раё-  
не, і будзе ўсю сваю работу на  
штурмаўшчыне і «разгрома», аказ-  
ваючы тым самым сваіму раёну  
мядзведжую паслугу ў барацьбе  
за лён.

неенка (торфзавод «Большэвік»),  
Войчанка («Шлях соцыялізма»),  
Бараніхіна (завод імя Гея), Чыжы-  
на («Асінторф»).

Другія прэміі, у суме 1.500 руб.  
кожная, прысуджаны наступным  
брыгадам: т. Гаўрыленка (завод  
«Большэвік»), Куранёва («Шлях  
соцыялізма»), Седунова (завод  
імя Гея), Якімцава («Лукскае»).

Третья прэміі, у суме 1.000 руб.  
кожная, прысуджаны брыгадам:  
Суржыка (завод «Большэвік»),  
Мяшнова («Комунар»), Атрошчан-  
ка («Чырвоная Беларусь»).

Кандыдатамі на прэміраванне  
зачесаны наступныя перадавыя  
брыгады: тт. Стрыбуна, Краўцовай,  
Лёгкай (завод «Большэвік»),  
т. Дубаўцовай («Шлях соцыяліз-  
ма»), т. Тарабуевай («Новая Бела-  
русь»), т. Касцянавай (завод імя  
Гея), т. Міроненка («Свабода») і  
т. Буднінавай («Лукскае»).